



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Фота Анатоля Кітешніка.

На тэрыторыі Беларусі 28 сакавіка 2010 года ў 2.00 стрэлкі гадзінніка пераводзяцца на адну гадзіну наперад, паведамілі БЕЛТА ў Дзяржстандарце.

РЭАЛЬНЫЯ ГРАШОВЫЯ ДАХОДЫ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ ў СТУДЗЕНІ 2010 ГОДА ўЗРАСЛІ НА 4,9 ПРАЦЭНТА ДА СТУДЗЕНЯ 2009-ГА

Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

АФІЦЫЙНУЮ ДЭЛЕГАЦЫЮ БЕЛАРУСІ НА ЮБІЛЕЙНЫХ МЭРАПРЫЕМСТВАХ У ЛІТВЕ ўЗНАЧАЛІЦЬ ВІКТАР БУРА

Беларусь прыме ўдзел ва ўрачыстых мерапрыемствах з нагоды 20-й гадавіны аднаўлення незалежнасці Літвы, якія пройдуць 11 сакавіка. Афіцыйную дэлегацыю нашай краіны ўзначаліць намеснік прэм'ер-міністра Віктар Бур.

Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка праінфармаваў аб гэтым рашэнні Прэзідэнта Літоўскай Рэспублікі Даяло Грыбаўскайтэ ў пасланні ў адказ. Аляксандр Лукашэнка шчыра падзякаваў калеге за запрашэнне і адзначыў высокі патэнцыял далейшага развіцця палітычных, эканамічных і культурных сувязяў у інтарэсах беларускага і літоўскага народаў. Падкрэсліўшы важнасць умацавання дыялога на вышэйшым дзяржаўным узроўні, беларускі Прэзідэнт пацвердзіў запрашэнне кіраўніку літоўскай дзяржавы наведваць з візітам Рэспубліку Беларусь.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

АД БУКАВІНЫ ДА БАЙКАЛА

Каб пераадолець гэты шлях, зусім не абавязкова пакідаць межы нашай краіны

Сяргей ГРЫБ

Адлегласць ад Прыкарпацця да Сібіры вымяраецца тысячамі кіламетраў, таму наведванне гэтых цікавых любому падарожніку куткоў — праблема часу і значных грашовых выдаткаў. Аднак пэўныя варыянты існуюць ці не заўсёды. Бо ў Беларусі ёсць свае і Букавіна, і Майдан, і нават уласны Байкал. Прычым знаходзяцца яны практычна побач — на тэрыторыі аднаго Талачынскага раёна.

БЕЗ ЦЭРКВАЎ, ВНУ І... СПРЭЖАК

Своеасаблівай візітоўкай гістарычнага рэгіёну Букавіна першанарш лічацца Карпаты. А яшчэ безліч невялікіх праваслаўных цэркваў, стары ўніверсітэт і... даволі заблытанае «нацыянальнае» пытанне. І Украіна, і Румынія лічаць Букавіну выключна «сваёй», а ў выніку няпростае паваротаў гісторыі сам прыкарпацкі край аказаўся падзеленым паміж дзвюма дзяржавамі. Зрэшты, распачынаць спрэчку пра тэрытарыяльны прыналежнасць — справа нудная. Тым больш, што да Букавіны беларуская гэта не мае аніякага дачынення.

Дарэчы, ні ўкраінскай, ні тым больш румынскай мовы ў вёсцы не пачуць, насельніцтва наваколя — зольшлага беларусы. Аднак цікава, што на тэрыторыі тутэйшай гаспадаркі жывуць... армяне. Прадстаўнікі гэтага народа прыехалі сюды ў апошнія гады існавання Саветаў Саюза на будаўніцтва дарог, але ў рэшце рэшт вырашылі застацца. І, як кажуць, без праблем.

ПЛЯЦОЎКА, А НЕ ПЛОШЧА

Абмінуць увагай гэтую вёску ў самым паўднёва-заходнім кутку Талачынскага раёна немагчыма таксама. Праўда, ці не кожны ўсё ж заўважыць: назва Майдан тут азначае не гарадзную плошчу, а проста пляцоўку, дзе складалі спілаваны лес. Зноў жа, некаторыя паселішча лічыцца засценкам, а статус вёскі з'явіўся толькі ў савецкія часы. Між тым, трэба адразу ж заўважыць: сустрэць «знаёмы» па зводках навінаў вірлівы Майдан не атрымаецца пры ўсім жаданні. У адрозненне ад цэнтры Кіева, тут не пабачыш ні гучных мітынгаў, ні арыгінальных флэш-мобаў. Ці не галоўная адметнасць беларускага Майдана — цішыня. Ды і быць па-іншаму тут проста не можа. Цяпер насельніцтва вёскі складае... адзін чалавек. Прычым жыў ён тут толькі падчас «дачнага» сезона.

СТАР. 2

Манета да сусветнай выставы

Нацыянальны банк Беларусі ўвёў у абарачэнне сэрбійскую памятную манету «ЭКСПА-2010», паведаміў карэспандэнту «Звязды» намеснік начальніка Упраўлення інфармацыі галоўнага банка краіны Міхаіл ЖУРАВОВІЧ.



Новая манета мае намінал 20 рублёў, пробу сплаву 925, масу 33,62 грама, дыяметр 38,61 мм. На адваротным баку манеты размешчаны выявы найбольш вядомых будынкаў, якія ў розныя перыяды з'яўляліся сімваламі міжнародных выстаў з называннем года, калі яны праводзіліся: Крыштальны палац — першай Сусветнай выставы, што праходзіла ў Лондане ў 1851 годзе; Эйфелева вежа, якая напамінае пра выставу ў Парыжы ў 1889 годзе; панарама Шанхаю з выявай Тэлевізійнай вежы, дзе будзе праходзіць Сусветная выстава 2010 года. Манета адкачаная на ЗАТ «Літоўскі манетны двор» якасцю «пруф», тыражом 5000 штук.

Ігар ГРЫШЫН.

Па чулках і кампетэнтна

СОК У ПАКЕТАХ МОЖА БЫЦЬ НЕБЯСПЕЧНЫМ?

Паводле даных інтэрнэт-рэсурсаў, дацкія вучоныя даследавалі шэраг марак пакетаваных фруктовых сокаў і высветлілі, што апошнія ўтрымліваюць атрутныя рэчывы. У вялікіх дозах яны могуць, мякка кажучы, істотна паўплываць на здароўе.

Ці варта цяпер адмаўляцца ад соку? Працяг тэмы — у бліжэйшых нумарах.



Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 11.03.2010 г. (для бн разлікаў)		Курсы замежных валют для безнаўрачковых разлікаў Цэнтрабанку РБ	
▲ 1 долар ЗША.....	2 950,00	1 чэшская کرونا.....	156,58
▲ 1 еўра.....	4 003,15	1 польскі злоты.....	1 035,18
1 латывійскі лат.....	5 658,93	▲ 1 расійскі рубель.....	99,24
1 літоўскі літ.....	1 160,94	1 украінская грывня.....	369,65

ВЯСНОВЫЯ ЦЫРУЛЬНІКІ



Фота Анатоля Кітешніка.

г. Мінск.

Экранізацыя рамана Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім» можа стаць нацыянальным кінапраектам

Як паведаміла галоўны рэдактар кінастудыі «Беларусь-фільм» Наталля Сцяжко, цяпер стужка знаходзіцца на этапе стварэння сцэнарыя.

— Калі яго канчатковы варыянт нас задавоўліць, то менавіта «Каласы...» будзе прысвоены статус нацыянальнага праекта, — адзначыла Наталля Сцяжко. — У такім выпадку, магчыма, фільм будзе зняты да канца 2011 года.

Плануецца, што працаваць над стужкай будзе тэатральны рэжысёр Мікалай Пінігін.

Аляксей ІВАНЮШКА, «Мінск—Навіны».

КРЫМІНАЛЬНАЕ «ТРЫА» ТРАПІЛА ў ЗАСАДУ

Злчынцаў затрымалі, калі яны пакавалі сумкі з чужым дабром.

Пра намер трох раней судзімых маладых людзей «пачысціць» кватэру ў доме нумар 193 па вуліцы Розы Люксембург у сталіцы, паводле звестак прэс-афіцэра Маскоўскага РУУС Таццяны Грыб, праваахоўнікі дачаўлялі, дзякуючы аперацыйнай інфармацыі. Таму напярэдадні «візіту» зламаныкі ім падрыхтавалі «сюрпрыз»: тройку чакалі супрацоўнікі міліцыі. Калі ж няпрояшныя госці праніклі ў чужую кватэру, падабраўшы ключ да замка, і пачалі «экспраправяць» будаўнічыя інструменты з жылля, нахобнікі і затрымалі.

Між тым, выявілася, што гэтая кампанія дакладна мае дацэнне да яшчэ аднаго кватэрнага крадзяжу, прычым — з кватэры знаёмай аднаго са зладзей. Апошні неаднаразова гасцяваў у пацярпелай і ў адзін з такіх прыходаў удурчыўся зрабіць дублікат ключа ад кватэры. А потым, калі гаспадыні не было дома, з дапамогай памагатых пранік у жыллё, адкуль вынес залатыя ювелічныя вырабы, ноўтбук і грошы. Не выключана, што гэта далёка не ўсе «падзвігі» згаданай тройцы, а таму праваахоўнікі цяпер дэталёва правяраюць іх на замешанасць у іншых падобных злачынствах.

Ігар ГРЫШЫН.

РАЎБІЦКІ КАСЦЁЛ: БЫЦЬ МУЗЕЮ ЦІ ВЯРНУЦЬ ХРАМ?

Карэспандэнт «Звязды» выехаў на месца — разбірацца ў спрэчцы ксяндза і музейшчыкаў



Фота Анатоля Кітешніка.

Спрэчка за касцёл у Раўбічах — за дзесяць метраў ад слаўных трамплінаў — ідзе ўжо амаль 20 гадоў. Касцёл збудаваны ў 1858 годзе, пасля паўстання Каліноўскага забраны пад праваслаўную царкву, за савецкім часам заняты і закінуты. У 1976 годзе, калі касцёл ужо збіраўся ўзрывацца, мастацкі музей адстаў яго — адрастаўралі, адкрылі тут свой філіял, Музей беларускага народнага мастацтва. Прышла незалежнасць — і вернікі сказалі: аддавайце назад. Музей заўраўся. На такіх падставах усё і застаецца апошняй два дзесяцігоддзі. Карэспандэнт «Звязды» сустрэўся ў раўбіцкім касцёле (музеі) з дырэктаркай Валянцінай ПІСАРЭНКАй і ксяндзам Ігарам ЛАШУКОМ, каб даць абодвум бакам выказацца.



Ігар ЛАШУК.

Дырэктар музея Валянціна ПІСАРЭНКА: «А культура — гэта не храм?..»

Валянціна Рыгораўна згадвае, як у 1970-х гадах супрацоўнікі Мастацкага музея фактычна ўратавалі гэты помнік — калі яго ўжо збіралі ўзрываць... І сёння, кажа дырэктарка, у іх ёсць свае сталыя наведнікі — 9-10 тысяч чалавек за год. Гэта людзі, якія мэтанакіравана едучы з Мінска практычна на кожную выставу. Праўда, трапляюцца і іншыя персанажы. Адзін чалавек нядаўна паглядзеў экспазіцыю і сказаў: «Што вы тут паказваеце, вы б золата-крышталі паказалі! А аб такіх матчыных псіхіках дома ногі выдалі!». А бываюць і такія, хто едзе паглядзець на раўбіцкі музей ажно з Бельгіі ды Францыі... Цікава, што фонды музея папаўняюцца і цяпер, хоць адмысловага бюджэту

Ксёндз Ігар ЛАШУК: «Чаму музей павінен быць у касцёле?»

Ксёндз Ігар Лашук — пробашч касцёла ў мінскай Серабраццы. Менавіта ён дамагаецца, каб раўбіцкі касцёл вярнулі вернікам. — Нам вядомая думка пані дырэктаркі музея — што тут павінен быць музей. У вас, як у святара, я хачу спытацца — чаму тут павінен быць храм? — Я не супраць музея, музей павінен быць на гэтых землях. Гэта — цэнтр культурны. Але — Богу — Богва, Цэзарэ, Цэзарэва. Чаму музей павінен быць у касцёле? Есць будынік, які можна прыставаць. Вуль у Раўбічах школа стаіць пустая — чаму няможна там музей зрабіць?

Калі пачалася спрэчка за гэты храм?

— У 1991 годзе, калі прыйшла свабода сядоў, вернікі арганізавалі парафію Святога Марцея, і мы прапанавалі, каб вярнулі касцёл. Але і дагэтуль парафія свайго храма не мае. Мы знайшлі тэсты, што ў 1866 годзе раўбіцкі (завод — хляпшчыніцкі) касцёл быў забраны пад праваслаўную царкву, перад тым у 1863 годзе нашчадкам ахвярадаўцаў касцёла Халева, які адзін з арганізатараў паўстання, быў павешаны перад народам — памёр ганеючай смерцю... Я лічу, што зараз раздуваецца праблема штучна.

СТАР. 2

РОЗГАЛАС

У СТУДЗЕНІ БЕЛАРУСЬ АДПРАЦАВАЛА З ПЛЮСАМ...

У адрозненне ад леташняга студзеня, калі сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі Беларусі было адмоўным і складалася ў памеры 323,9 мільёна долараў, за першы месяц сёлета краіне удалося выйсці, паводле звестак Упраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка, на станоўчае сальда — 123,7 мільёна долараў. За студзень знешнегандлёвы абарот тавараў і паслуг склаў 4,035 мільярда долараў і ўзрос у параўнанні з леташнім адпаведным перыядам больш як на 18 працэнтаў. Прычым экспарт павялічыўся на 34,5 працэнта (2,079 мільярда долараў), а імпарт — на 4,6 працэнта (1,956 мільярда). Аб'ём знешняга гандлю таварамі ў студзені гэтага года на 17,8 працэнта перавысіў узровень студзеня 2009 года і дасягнуў 3,578 мільярда долараў: экспарт склаў 1780,5 мільёна долараў і вырас на 37,8 працэнта, імпарт — 1,797 мільярда, яго рост — 3 працэнта. Сальда гандлю таварамі складалася адмоўным у памеры 16,5 мільёна долараў. Нагадаем, летась у студзені адмоўнае сальда гандлю таварамі раўнялася 452,1 мільёна долараў. Аб'ём знешняга гандлю паслугамі за студзень павялічыўся больш як на 20 працэнтаў, да 457,4 мільёна долараў: экспарт склаў 298,8 мільёна долараў, імпарт — 158,6 мільёна. Такім чынам, сальда гандлю паслугамі было станоўчым у памеры 140,2 мільёна долараў (летась у студзені — плюс 128,2 мільёна).

Ігар ГРЫШЫН.

ПОШУК НАШЫХ ТУРЫСТАЎ ПРАЦЯГВАЕЦЦА

Для выратавання чатырох жыхароў Брэста, якія апынуліся пад лавінай у горным масіве Лавазерскай Мурманскай вобласці, створаны аперацыйны штаб, на месцы здарэння працуюць супрацоўнікі расійскага Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» ў прэс-службе МЗС Беларусі, супрацоўнікі консульскай службы нашага пасольства ў Расіі знаходзяцца ў пастаянным кантакце з прадстаўніцтвам МЗС Расіі ў Мурманскай вобласці і МНС. На жаль, на момант выхату чаровага нумара газеты лёс нашых суайчыннікаў, сярод якіх у снежным палоне апынуліся і дзве дзяўчыны, не быў дакладна вядомы. Як высветлілася, група беларускіх турыстаў з імямі чалавек прыйшла ў перадгор'е Хібінаў і мінулаю сераду, аднак не зарэгістравалася ў Мурманскім пошукава-выратавальным атрадзе, як належыць па мерах бяспекі. Калі ж 8 сакавіка калі паловы трэцяга дня ў раёне сышла лавіна, пад ёй апынуліся чачвёра з імямі беларускіх турыстаў: дзвум — 21-гадоваму і 29-гадоваму — удзельнікам групы пашанцавала больш, яны выратаваліся і паведамілі пра здарэнне. Як зазначаюць у МЗС, пошукі зніклых ускладняюцца шэрагам фактараў, сярод якіх — цяжка доступ да раёна здарэння і неспрыяльнае надвор'е.

Ігар ГРЫШЫН.

БЕЛАРУСЬ РАЗЛІЧВАЕ АТРЫМАЦЬ РАСІЙСКИ КРЭДЫТ НА БУДАЎНІЦТВА АЭС У ПОЎНЫМ АБ'ЁМЕ

У тым ліку — і на аб'екты бытавой і дапаможнай інфраструктуры. Пра гэта заявіў намеснік міністра энергетыкі Юры РЫМА-ШЭУСКИ ў першы дзень II Міжнароднай спецыялізаваанай выставы і канферэнцыі, прысвечаных атамнай энергетыцы, — «Атамска-Беларусь».

— Умовы выдзялення крэдыту засталіся нязменнымі, і гэта азначае, што мы можам разлічваць і на фінансаванне аб'ектаў бытавой інфраструктуры будучай АЭС, — заявіў Рымашэўскі журналістам. — Перамовы аб выдаткаванні крэдыту знаходзяцца ў актыўнай фазе, умовы абмяроўваюцца, і беларускі бок цалкам упэўнены ў атрыманні пазыковых сродкаў. Гэта пацверджана расійскімі кіраўнікамі. Сёння Беларусь прыступіла да практычнай рэалізацыі праекта па будаўніцтве ў сабе атамнай электрастанцыі, адзначыў намеснік міністра. — Завяршаюцца грамадскія слуханні ў сумежных дзяржавах, распрацоўваецца нарматыўна-прававая база, ідзе падрыхтоўка спецыялістаў у ВНУ, на Астравецкай пляцоўцы ідуць падрыхтоўчыя работы. У прыватнасці, вядзецца будаўніцтва жылля, вытворчых пабудов, дарог, узводзяцца аб'екты інжынернай інфраструктуры і рыхтуецца будаўнічая база. Думаю, што да канца года ў Беларусі будзе прынята дзяржаўнае рашэнне, у адпаведнасці з якім пачнецца будаўніцтва непасрэдна АЭС на абранай пляцоўцы. Намеснік міністра падкрэсліў, што ў Беларусі не сумяваюцца ў беспякоп будучай АЭС, у тым ліку і з пункту гледжання экалогіі і ўздзеяння на навакольнае асяроддзе сумежных краін. Таксама для беларускага боку несумненна і эканамічная выгода праекта.

Інга МІНДАЛЁВА.

АПРАНУЎ ЧУЖОЕ ФУТРА ЗА \$6000

Двое хлопцаў пагулялі ў «Мэдзісане», а потым з гардэрабы дыскавалі «прыхватазавалі» дзве жаночыя шубы і мужчынскую куртку. Як распавяла карэспандэнту «Звязды» прэс-афіцэр Фрунзенскага РУУС Ала Галубовіч, шукальнікам прыгод аказаліся двое мінчан, якія, між іншым, выхоўваюцца ў добрых сем'ях, і раней да іх у міліцыі ніякіх прэтэнзій не было. Пацягнула ж іх на «прыгоды» пасля таго, як да трох гадзін ночы хлопцы ўдасталі насканкаліся на дыскатэцы і добра залілі за кайнер. Пакуль адзін са «свавольнікаў» адцягваў увагу гэрэрошчыка, другі пранік за стойку і прыхапіў дзве жаночыя шубы і мужчынскую куртку. Зніклі зламаныкі з выкрадзеным на таксі. А вося далей справа ў «пачаткоўцаў» не заладзілася: калі машына прыехала ў мікрараён Уручча, адзін з небаракаў так прысуну ад выпітага спіртнога, што ні сябра, ні таксіст яго не дабудзіліся. Тады іншы зладзючка зняў з сябе дублёнку, апрануў жаночую шубу з белаю норкі коштам 6 тысяч долараў, і кінуўшы саўдзельніка, падаўся дадому. Таксіст жа, які так і не змог вывезць з абдымкаў Марфея другога пасажыра, звярнуўся па дапамогу да нараду міліцыі. Карацей, раніцу хлопцы сустралі ўжо ў Фрунзенскім РУУС, дзе, дарэчы, знаходзіліся і заявы пацярпелых аб выяўленых зніклых рэчах. Між іншым, сума выкрадзенага зладзючкамі адзення ацэнена ў больш як 17 мільёнаў рублёў.

Ігар ГРЫШЫН.

ГУЛЕЦ СТРАЦІЎ 85 МАБІЛЬНІКАЎ І \$5200...

Пакуль падрыхтоўвалі да рэаніцытацыі ў казіно, з яго машыны скралі буйную партыю новых тэлефонаў і грошы. Як распавяла карэспандэнту «Звязды» прэс-афіцэр Кастрыцкага РУУС Сяргей ЧАБАТАРАЎ, бліскучы падрыхтоўнік, які атрымаў партыю новых апаратаў з Масквы, па традыцыі вырашыў адзначыць гэтую справу паходам у бар і казіно, а свой аўтамабіль прыпаркаваў каля дома на вуліцы Каржанеўскага. Калі бізнэсмен як мае быць раслабіўся і вярнуўся да машыны, яго літаральна прабіў халодны пот — шкло машыны было разбітае, а каробка з таварам больш як на 35 мільёнаў рублёў і барэстка з 5200 доларамі, 50 еўра і документамі зніклі бяспладна. Зраўмема, пацярпелы звярнуўся ў міліцыю, супрацоўнікі якой цвёрда заямаюцца пошукам злачынцы. Дарэчы, галаўнога болю падрыхтоўніку дадасць і тое, што да яго ўзніклі пытанні і ў падатковай інспекцыі наконт легальнасці набыцця такой буйной партыі тэлефонаў.

Ігар ГРЫШЫН.

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЗША ПРАВАКУЮЦЬ ГОНКУ ўЗБРАЕННЯЎ

Злучаныя Штаты пачынуць перавод батарэй знітна-ракетнага комплексу проціпаветранай абароны Patriot у Польшчу ўжо на працягу бліжэйшага месяца. У адказ на ваенныя паргозы ЗША Паўночная Карэя заявіла пра крызісаў і патэнцыйных паргоз, аднесены, у прыватнасці, грузінак, узбекскак, казахскак і іўрыт. У трэцюю групу — «іншых моў» — уключаны, у прыватнасці, чачэнскак, украінскак і беларусккак.

ГАРБАЧОЎ ІНАВАЦЫЎ ПУЦІНА ў ТЫМ, ШТО ЁН ПАКОНЧЫЎ з ДЭМАКРАТЫЯМ

Экс-прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў час ад часу крытыкаваў цяперашніх расійскіх лідараў, але ніколі яго крытыка не была такой прамой, ніша АВС. З нагоды 25-х угодкаў пачатку «перабудовы» ў маскоўскім фондзе, які носіць яго імя, Міхаіл Гарбачоў падзвіліўся меркаваннямі пра значэнне сваёй ініцыятывы і яе наступствах. Цяперашнія расійскія ўлады спрабуюць «праводзіць па-

ЛЁТЧЫКАМ-ПАЛІГЛОТАМ ДАПЛАЦАЦЬ

Ваеннаслужачыя ВПС ЗША, якія валодаюць замежнымі мовамі, могуць разлічваць на штомесячны дадатак да зарплат у памеры ад 500 да 1000 долараў. На ўзнагароду, паводле слоў падпалкоўніка Валенсузла, які ўзначальвае моўную і краіназнаўчую праграму ВПС ЗША, могуць прэтэндаваць усе ваіскоўцы, уключаючы тых, чые службовыя абавязкі не патрабуюць валодання замежнымі мовамі. На максімальны дадатак да зарплат — у тысячу долараў — могуць разлічваць ваіскоўцы, якія размаўляюць на дзвюх замежных мовах. У катэгорыю «вельмі неабходных» увайшлі 14 моў, у тым ліку руская, французская і іспанская. Да ліку моў, неабходных у выпадку крызісаў і патэнцыйных паргоз, аднесены, у прыватнасці, грузінак, узбекскак, казахскак і іўрыт. У трэцюю групу — «іншых моў» — уключаны, у прыватнасці, чачэнскак, украінскак і беларусккак.

КАКАІН У АНАНАСАХ

Паліцыя Нідэрландаў спыніла спробу ўвозу ў краіну 500 кілаграмаў какаіну, які знаходзіўся ў муляжах садавіны. Агульны кошт наркатыку ацэньваецца ў 34 мільёны долараў. Кантрабандысты спаквалі какаін у пластыкавыя ананасы. Штучная садавіна была размешчана сярод сапраўдных садавін, дастаўленай на грузавым судне. Паліцыя высветляе, каму прызначаўся груз, а таксама хто быў яго адпраўніком.



Ігар ГРЫШЫН.

ЦАЦКІ ТРЭБА РАБІЦЬ 3 ДОБРЫМ НАСТРОЕМ

Дванаццаць гадоў таму ў Кобрыне прадпрымальнікі-энтузіясты адкрылі невялікую вытворчасць па вырабу пластымасавых цацак. Да гэтай пары любімыя малечай лёгкія канструктары вазілі найбольш з Польшы. Кобрынцы паспрабавалі зрабіць свае, прадаць танней. І справа пайшла. Пайшла не так гладка, як пішуча радкі, але пакрысе прадпрыемства разраслася і вытворчымі карпусамі, і калектывам... І вось сёння «ПП Палессе» — самае буіное прадпрыемства з калектывам 1700 чалавек у 50-тысячным Кобрыне. У яго цэхах вырабляюць 700 найменшаў дзіцячых цацак і каля сотні відаў тавараў народнага спажывання. Прадукцыя ідзе на экспарт у 26 краін далёкага і блізкага замежжа. Цяпер кобрынскія цацачнікі не без гонару называюць сябе абсалютнымі лідарам у сваёй галіне на прасторах СНД.

І што цікава, на гэтым цалкам прыватным прадпрыемстве пытаннем сацыяльнай абароны, клопату пра здароўе, ідэалагічнай рабоце надаюць вельмі вялікую ўвагу.

— Так склалася з самага пачатку, — кажаў карэспандэнту «Звязды» намеснік дырэктара прадпрыемства Валерый КУЗЬМІЧ. — У нас вялікі калектыў і малодзі. Сярэдні ўзрост працаўнікоў блізка да 30 гадоў. Відэаком, што ў людзей ёсць інтарэсы акрамя працы. І ад таго, наколькі разумна і карысна яны правядуць вольны час, залежыць іх здароўе, іх агульны настрой, а значыць, і прадукцыйнасць. На «Палесці» вялікая ўвага надаецца фізкультуры і спорту. Прадпрыемства мае свае спартыўную і трэнажорную залы, дзе пад наглядам прафесійных інструктараў працаўнікі займаюцца без ніякай платы. Мы пастаянна ўдзельнікі ўсіх гарадскіх спартакіяд. Акрамя таго, праводзім свае спарбодніцы па розных відах спорту паміж цэхамі, участкамі, вытворчасцямі. Летась правялі ўласны турыстычны злёт. І ўпоўніліся, што такія мерапрыемствы не толькі пакаіваюць зарад бадзёрасці, аптымізму на пэўны час, але і згуртоўваюць калектыв, спрыяюць лепшым чалавечым адносінам на вытворчым.

Валерый Аляксандравіч гаварыў таксама, што прадпрыемства іх мадае, але людзей прадуе шмат, таму паступова складаюцца песняныя, музычныя самадзейныя калектывы. Якое ж сьвята без віншавальных выступленняў, без добрай песні? Сьвяты яны таксама стараюцца праводзіць асабліва, запамінальна. Апошнім часам робіць гэта і з дапамогай газеты, якую называлі «Палескія навіны». Пакуль газета прадпрыемства выходзіць у насячэнным выглядзе, у адным экзэмпляры. Але з часам тут маюць планы выпуская яе пэўным тыражом, каб кожны мог узяць з сабой тое, што напісана пра яго альбо пра іх цэх, брыгаду, змену.

Сярэдняя зарплата работніца «Палесса» — крыху больш за 1 мільён рублёў — выглядае зусім нядрэнна на фоне астатніх кобрынскіх прадпрыемстваў. Але тут яшчэ прадумана сістэма зааховчанню за асабліва добрую працу. І выдатнейшае з іх — экскурсія з карысцю для сябе і для працы. Вось і ў гэтым годзе група працаўнікоў знаходзіцца ў тудэйняй паездцы ў Маскве з наведваннем выставы розных вытворцаў. Гэта ўжо чацвёртая па ліку паездка ў Маскву. Былі таксама ў Германіі, іншых краінах.

Напрыканцы мне казалі, што здарова, добраазначыла атмасфера на іх прадпрыемстве — амаль што вытворчая неабходнасць. Іх прадукцыя асабліва — дзіцячая цацка, якая павіна дарыць радасць. Для гэтага цацку трэба рабіць з добрым настроем.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Зварот 24 тыс. палякаў Беларусі да польскіх уладаў перададзены ў пасольства

Адкрыты зварот палякаў Беларусі да Прэзідэнта, маршалаў Сената і Сейма, прэм'ер-міністра Польшчы быў перададзены ў пасольства гэтай рэспублікі ў Мінску. Пра гэта паведаміў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Станіслаў Каспярывіч, падпіс якога таксама стаіць пад тэкстам звароту.

«Адкрыты зварот падпісалі больш за 24 тыс. грамадзян Беларусі польскай нацыянальнасці», — прайнфармаваў суразмоўца. Ён адзначыў, што тых, хто падпісаўся, прадстаўляюць усё рэгіёны Беларусі. Супрацоўнікі польскага пасольства прынялі зварот, паабяцаўшы ў найхутэйшыя тэрміны перадаць яго па дыпламатычных каналах адрасатам.

Нагадаем, 26 лютага грамадзяне Беларусі польскай нацыянальнасці склалі адкрыты зварот да кіраўніцтва Польшчы, заклікаўшы яго спыніць дыскрымінацыйную палітыку ў дачыненні да сваіх сучасныкаў. «Мы заклікаем не падзяляць палякаў на сваіх і чужых. У шматлікай нацыянальнай Беларусі ўсе народы адчуваюць сябе паўнапраўнымі грамадзянамі сваёй краіны незалежна ад нацыянальнасці і веравызнання, — адзначаецца ў звароце. — Мы жадаем, што Анжэліка Борыс і яе невялікае атачэнне не ўпаўнаважаныя прадстаўляць інтарэсы польскай меншасці, якая пражывае ў Беларусі. Гэтыя людзі дыскрэдытуюць сябе парашуэннем законаў нашай дзяржавы, пастаяннымі спробамі распаліць канфлікт сярод паляняў!»

Уладзімір ВАСІЛЬКОЎ, БЕЛТА.

Дырэктар музея Валянціна ПІСАРЭНКА:

«А культура — гэта не храм?..»

І як толькі мы пачалі ахоўную зону рабіць, ксёндз тут жа заклаў падмурак плябаніі, напісаў паперу, каб прыватызаваць могілкі. І вось 7 кастрычніка 2009 года прымае Рада ахоўную зону. 17 кастрычніка мы з дырэктарам ляміам на міжнародную музейную канферэнцыю. Пла інтэрв'ю мне дачка піша: мама, пакуль ты там, ксёндз кладзе падмурак у катлаванне!.. І толькі 19 кастрычніка міністр культуры падпісае гэтую ахоўную зону...

— А што за падмурок кладзе кліў? — Плябаніі. А што такое плябань? Гэта дом ксяндза пры касцёле. А пры якім касцёле? Касцёла няма, ёсць будынак касцёла, які з'яўляецца дзяржаўнай установай — музеем народнага мастацтва, уласнасцю Нацыянальнага мастацкага музея. Музей стаіць на ўласнай зямлі (зямля выкупленая музеем, 25 сотак).

— А ксёндз будзе на вашай зямлі? — Ксёндз будзе на зямлі, якую яму незаконна выдаў мінскі райвыканкам! У Міністэрстве культуры ён не атрымаў дазволу на будоўлю, дык узяў дазвол у Міністэрстве спорту і турызму!.. На будоўлю ў нашай ахоўнай зоне!..

— Валянціна Рыгораўна, давайце заглянем у пачатак: як ствараўся гэты музей?

— Ад прыходу савецкай улады і да 1976 года гэта была, прабачце, грамадская прыбыральня. У свай час у сцены гэтага касцёла ўжо былі закладзеныя запалы, каб падвараць — не хапіла чатырох гадаў. У апошні момант дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Алена Васільевна Аладова і супрацоўнікі Ірына Мікалаеўна Паньшына і Таццяна Іванавна Сцёпіна дамагліся таго, каб зрабіць тут філіял. Таццяна Сцёпіна пасля 25 гадоў была яго дырэктарам. У той час былі выдаткаваны грошы на капітальны рамонт музея, а яны іх пусцілі сюды — і адрастаўралі гэты будынак. Адрастаўралі прафесійна — аднавілі ўсё як было. І цяпер само музейнае абсталяванне з'яўляецца музейнымі экспанатамі!

— Валянціна Рыгораўна, аргумент супрацьлеглага боку даволі лагічны: рэз гэта быў храм, то храм тут і павінен быць...

— А ён што, храм не застаецца на сённяшні дзень, скажыце мне?.. А культура — гэта не храм?..

— Але гэта ўжо — жангляваныя паняцці!..

— Якое тут жангляванне?! Тады аддаце Свята-Духаў сабор (сёння гэта галюны праваслаўны храм — Г.Л.) — ён таксама каталіцкі быў ад пачатку! Аддаце калынскі збор у Смаргоні! У нас ёсць закон пра рэстаўцыю ці няма? Няма. Ну дык якая можа быць гаворка пра вяртанне?.. Ёсць пастаўна Савета Міністраў пра наш музей, якую ніхто не адмяняў. Але мы згодны аддаць храм вернікам! Аднак аддаць не так, каб нас як кацяна за шкірку выкінулі. Знайдзіце нам будынак, да якога можна прыставаць збоку абсталяванне, каб яго не згубіла свайго характава, перавязіце нам гэта «пад ключ» — і калі ласка!



Так касцёл выглядаў у 1970-х гадах: музейшчыкі літаральна ўратавалі яго...

АД БУКАВІНЫ ДА БАЙКАЛА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ПАЛОВА ЖЫХАРОЎ — АДНА СЯМ'Я

Каб патрыліць у Байкал, неабходна зноў вярнуцца на «старую» маскоўскую трасу, абмінуць Талачын і праехаць яшчэ 12 кіламетраў, ужо ва ўсходнім кірунку. Паабячыць патрэбны дарожны ўказальнік тут незвычайна, яго проста няма. Затое, калі прыгледзецца, бліз узбочыны можна заўважыць іншы арыенцір — рэшткі былой сядзібы паню Гардзякоўскіх, а дакладней, невялікай панскі парк на узвышшы. Ад парку да вёскі — колькі сотняў метраў.

Кажаць, што незвычайна назва Байкала пайшла ад перасяленцаў з Сібіры, вось толькі неяк спраўдзіць ці авергнуць гэтую версію сёння амаль немагчыма. Старажылаў у вёсцы ўжо няма, ды і сама колькасць мясцовага насельніцтва ўраціць наўрад ці — 21 чалавек. Але пры гэтым больш за палова «байкальцаў» жыве... у адной сям'і.

Увогуле ў жыхароў вёскі Таццяны і Рыгора Пальковічаў дзясцей пятнаццаць, 7 з іх свае, а яшчэ 8 — прыёмныя. І хоць па трое ўласных і прыёмных дзясцей ужо дасягнулі паўналецця, з'ехалі і пайшлі «на свой хлеб», сям'я застаецца вялікай. На кухні адразу ж кідаецца ў вочы поўны тазік цеста — пасля вяртання старэйшых са школы іх будучы цацак «тлустыя» бліны.

— Сама я нарадзілася ў Малдове, але ў сярэдзіне 80-х прыхекала ў Беларусь, выйшла замуж, першым часам жылі мы на суседняй Кругляншчыне, а потым пераехалі сюды, — распавядае гаспадыня. — І ведаюць, месца спраўды добрае, дыхаецца неяк лёгка, але ці не галюнае — тут тое хвароўнае дзеці.

Ніякага «сібірскага мора» ў наваколлі, зразумела, няма. Аднак ёсць пакрыццая рэчка з красамойнай назвай Крывая і невялікая азёрца. Ёсць рыба. А ў бліжэйшых лясах — грыбы і ягады. Адно, што



Таццяна ПАЛЬКОВІЧ з 7-месячнай дачкой Ульянай — самай малодчай жыхаркай Байкала.

займацца рыбалкай або «ціхім палываннем» даволі цяжка — заўсёды бракуе часу. Бо сямя мае вялікія плантацыі клубнічкі, малыні і парочка, а не так даўно Пальковічы заклапі і свой сад, у ім ажно 120 яблынь — летась ужо сабралі першы ураджай.

А яшчэ ёсць дзве каровы, бычок, свініні — словам, справу хапае. Але па-іншаму нельга. Дзяржаўная дапамога на дзясцей крыху пераўшае 300 тысяч, а на дашкольнікаў

яна складае 280 тысяч рублёў. З улікам таго, што сто тысяч можна дадаць толькі за пару аубтку, грошы атрымліваюцца невялікія. Восі і даводзіцца працаваць, каб былі свае мяса, малако, яйкі, агародніна, садавіна.

— Мы спадзяёмся перш-наперш на сябе, на ўласныя сілы, — заўважае Таццяна. — Ведаецца, гэты дом, што даў нам некалі калгас, спатчыў быў невялікім, але потым удалося яго прыватызаваць, узяць крэ-

«ПАЛЯВАЎ» ДВОЙЧЫ ЗА АНТЫКВАРНАЙ ШАШКАЙ

З другой спробы падазронаму удалося завадоць музейным экспанатам, які набыў невядомаму пакупніку.

Паводле звестак прэс-афіцэра Заводскага РУУС Тамары Руцінскай, аўстрыйская шашка заахавалася ў музеі адной з мінскіх гімназій: халодную зброю падаваў дырэктар вучэбнай установы, а яму рэплікя дасталася ад бацькі. Адметна, што 25-гадовага мінчаніна, які, як мяркуюць, мае дачыненне да крадзяжу экспанату, затрымалі па падазранні ў незаконным абароце наркотыкаў, і раптоўна за ім пачынаўся доўгі шлейф іншых «заслуг». У прыватнасці, пры выборку па месцы жыхарства ў падазронага былі знойдзены крадзеныя аўтамагнітолы, а ў ходзе далейшых аперацыйна-пошукавых мерапрыемстваў устаноўлена і дачыненне да крадзяжу зброі з музея. Мж іншым, шашка знікла ў

лютым падчас аднаго з агульнашкольных мерапрыемстваў: як выявілася, злысоннік пранік у лямашчане экспазіцыі, зняў яе са стэнда і, схаваўшы пад адзенне, вынес з будынка гімназіі. Цікава, што завадоўца экспанатам зброёму удалося толькі з другой спробы: першую ён зрабіў яшчэ ў снежні мінулага года. Тады, каб «упалываць» антыкварную зброю, злышчэнка разбіў шок музея звонку, аднак спалохаўся сігналаўніка. Паводле слоў затрыманнага, выкрадзенаму шашку ён адрэз у прадаў, прычым выпадкова не знаёмцаў. Разам з тым, як мяркую следства, пакупніка для спецыфічнага тавару падзорныі шукань з паўгода, калі запрямкоўці шашку ў музей. Цяпер супрацоўнікі міліцыі ўстанавіваюць месцазнаходжанне апошняй, а ў дачыненні да затрыманнага заведзена шэраг крымінальных спраў.

Ігар ГРЫШЫН.

НАЧНІЯ ГАСТРАЛЁРЫ

Двое 20-гадовых жыхароў Пінска працяглы час займаліся крадзяжом будаўнічых матэрыялаў, абсталявання ды інструмента з прыватных дамоў, якія ўзводзілі гаспадары ў Баранавіцкім, Драгічынскім, Іванавіцкім, Івацэвіцкім, Кобрынскім і Пінскім раёнах.

Днём зладзеі выгледзілі аб'ект, а ноччу вывозілі з яго ўсё, што можна было загрузіць у мікрааўтобус. Радыятары, дрэвапрацоўчыя станкі, помпы, катлы ацяплення, цэмент... і аж дзясцей бетоннашалак выкралі зладзеі. Нарабаванае адрознілі ў Пінск, складвалі ў арандаваных гаражах, а затым прадавалі. Гастралёраў затрымалі ў Івацэвіцкім раёне, тут жа іх

і судзілі. Матэрыялы крымінальнай справы склалі дзясцей тамоў, а пацярпелых аказалася больш за 50 чалавек. Суд Івацэвіцкага раёна прыгаварыў кожнага зладзея да трох гадоў пазбаўлення волі, у іх канфіскавалі дзве аўтамадыны ў даход дзяржавы і яны абавязаны будучы вярнуць грошы пацярпелым.

У гэтай справе хучу адначасна адзін момант. У раёне Пінска, які і Кобрына, супрацоўнікі міліцыі затрымліваюць вялікую колькасць вадзіцеляў, якія ўначы перавозця кантрабандную прадукцыю. Як асуджаным доўгі час удавалася правозіць такую колькасць крадзенага і не паласціся? Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Ксёндз Ігар ЛАШУК:

«Чаму музей павінен быць у касцёле?»

Я чуў і такое неафіцыйнае меркаванне музейшчыкаў: калі мы пераездзем у іншы будынак, хто да нас у музей пойдзе? Разумеецца пытанне не музея, а будынка. Бо гэта касцёл — а касцёлы ўсё шчоўняў.

— А ад 1991 года, калі пытанне было ўпершыню ўзнятае, ці былі нейкія абстрактныя гэтага згаданыя?

— Былі, людзі маліліся пад сценамі храма — нават заходзілі сюды, спрабавалі «акупавачы» храм. Ведаецца, міншую Катэдр так і выбілі. Там быў талыз зал бокса — дык верхні проста занялі яго, захапілі, былі ў літаральным сэнсе. Але ж мы хочам вырашыць усё законным чынам.

— Музей зараз кажа: «А куды нам падзецца, хіба што на двор, хай нам касцёл даць як будынак»...

— Яны то хочучы ў Мінск, то не хочучы ў Мінск. Мінскі аблвыканкам гатовы прадаставіць ім будынак, але яны ж не хочучы вывазіць!

— Ксёндзу, а што гэта за будаўніцтва, дзе вы заклапі падмуркі?

— Гісторыя пачалася ў 2005 годзе. Я папрасіў тут пабудаваць вежу-званіцу каля касцёла: знайшоў архіяўны звесткі, што такая вежа была. Пры званіцы я папрасіў пабудаваць капіліцу, дзе мы маглі б маліцца. Мне Міністэрства культуры забараніла і блізка падыходзіць да касцёла. Сказалі: можна будаваць на тэрыторыі вёскі альбо за межамі могілак у паўднёва-ўсходнім кірунку. Я ўзяў зямельны надзеў у паўднёва-ўсходнім кірунку, згодна з указаннямі. Там раней быў парафіяльны дом — плябанія. І я думаю: навошта мне там вежа, давайце я плябанію пабудую. Атрымаў усё згоды, дазвол на будаўніцтва. Прапанаваў таксама ўзяць могілкі пад сваю апеку... Раптам убачылі ў гэтым зямях на касцёл!.. І не сталі глядзець на мае прапановы супрацоўніцтва: яны бачылі тут выключна замах на ўласнае месца працы.

— У вашых апанентаў ёсць аргумент: у 1970-х гадах касцёл быў адрастаўраны за дзяржаўныя сродкі — сродкі мастацкага музея... Маўляў, вы хочаце ўсё гатовае забраць.

— Гэта — помнік архітэктуры, няма нічога даўнага, што дзяржава кляпоціцца. Мы таксама аднаўляем шмат храмаў — за грошы касцёла. Калі так казаць — а хто зруйнаваў гэты храм? Савецкая ўлада. Выгнала вернікам на двор. А пасля савецкай улады яго і аднавілі!..

— Ксёндз, кампраміс, які адрывіўся на нашых вачах — касцёл Святога Роха ў Мінску, дзе была зала філармоніі, а цяпер там зноў моляцца вернікі... Можна, нежак можна было б прыйсці да згоды?..

— Я прасіў іх даць мне маліцца хача б у невялікім пакойчыку-закрытым... Мы б там зрабілі алтар, павесілі б абразы. Быў бы кампрамісамс варыянт. Але мне казалі, што мы паразвальваем экспанаты...



Сённяшні выгляд храма.

P.S. Цяжка, цяжка вызначыць, што тут мае рацыю!.. І ксёндз, і пані дырэктарка — кожны выказвае слухныя аргументы. Але ідзе разважанне складанага вузла, які быў завязаны ў іншай дзяржаве — СССР — людзьмі з іншымі прынцыпамі і перакананнямі. Аднак Беларусь — суверэнная дзяржава — напэўна, мусіць арыентавацца на ўласныя, цывілізаваныя, а не састарэлыя савецкія прынцыпы. І музей трэба, і храм трэба. Але, як пісаў вялікі Гётэ, пасярэдзіне між двума супрацьлеглымі пунктамі не ёсць ісіціна, а ёсць праблема.

Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара.

Абзац

▲ Баявы снарад часоў Вялікай Айчыннай вайны выяўлены ў школе горада Дуброўна. Ён быў прыстасаваны ў якасці экспаната музея баявой славы ў школе № 1 райцэнтра. Згодна з ацэнкай спецыялістаў, боепрыпас уаўляў небяспечку, бо на месцы аказаліся і выбуховае рэчыва, і ўзрывальнік. Снарад вывезены ў бяспечнае месца і знішчаны спецыялістамі.

▲ У Беларусі сёлета ў лютым выяўлена 113 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Як сведчаць спецыялісты, у студзені г.г. было 67 такіх выпадкаў, у снежні мінулага года — 100, у кастрычніку — 101.

▲ Былі начальнік бюро камплектацыі прадпрыемства «Віцязь» атрымаў хабар у \$28 тыс. ад кітайскай кампаніі. Такую суму супрацоўнік прадпрыемства атрымаў з лістапада 2005 па сакавік 2006 г. за садзейнічанне замежным партнёрам у завяршэнні кошту кантракта на пастаўку камплектацыйных. Пра гэта паведаміла БЕЛТА ў пракуратуры вобласці. Следства працягваецца па сённяшні дзень. Гэта самая буйная сума хабары за апошнія гады ў Віцебскай вобласці.

▲ Больш за 150 тон фекальных водаў скінута ў раку Пін у Пінску. Як выявілася, вінаватымі ў НЗ аказаліся будаўнікі. Падчас планавага рамонту гарадской каналізацыі, які выконвала адна з мінскіх фірмаў, рабочыя пераблыталі і скінулі каналізацыйныя стокі ў ліўневы каналізацыйныя. Ратаваць раку ад забруджвання даялося супрацоўнікам МЧС. Зараз рабочы вады даследуюць экалагі. Вызначаецца ўрон, нанесены прыродзе.

Поўны абзац

▲ Рэйс з Сімферопаля ў Кіев, які павінен быў адбыцца згодна з раскладам раніцай 9 сакавіка, быў сарваны. «Самалёт не паліцеў па адной прычыне — усё члены экіпажа авіякампаніі «Данбас-Аэра», які кажуць у народзе, былі «у сцельку» п'яныя», — заявіў у Вярхоўнаму Радзе ў сераду дэпутат ад кампартыі Украіны Леанід Грач. Пачалося расследаванне, у тым ліку і з удзелам намесніка Генпракурора Таццяны Карняковай, якая павіна была ляцець гэтым рэйсам. Было заведзена алкагольнае апагненне членаў экіпажа ў межах 3-3,5 праміле. Не стаў заслонам, па словах дэпутата, і медалгяд, які павінен праходзіць перад палётам члены экіпажа.

▲ Расійскі супрацоўнік ДІБЭЗ з'еў... тры купюры хабару, зачыніўшы ў службовай машыне. У Чалыбінскай вобласці заведзена крымінальная справа ў дачыненні да капітана міліцыі. Следствам устаноўлена, што ў пачатку сакавіка супрацоўнік службы бяспекі руху спыніў машыну, кіроўца якой парушыў правілы дарожнага руху (абгон у недазволеным месцы). За нескладанне пратакола ад адміністрацыйным паршунні, санкцыя якога прадугледжвае пазбаўленне вадзіцельскіх правоў, міліцыйнер заблаправаваў перадаць яму 2 тыс. рублёў. У той жа дзень грошы былі перададзены інспектару. Падчас затрымання супрацоўнікамі АБЗЗ даішнік зачыніўшы ў сваім аўто і з'еў купюры — адну вартасцю ў тысячу і дзве па 500 руб. Ідзе расследаванне.

▲ Дарожныя знакі «Асцярожна, п'яны пешаход!» з'явіліся ў Румыніі. Улады горада Пекіка паставілі такія знакі паблізу бараў і рэстаранаў, размешчаных непадальк ад дарог. Новыя знакі ўяўляюць сабой аркаражывыя трохкутнік, на якім размешчаная выява чалавека з бутэлькай у руках, які паўзе на карачках. Горад Пекік размешчаны ў 20 км ад мяжы з Венгрыяй, на трасе — інтэнсіўны рух, за дзень праязджаюць тысячы аўтамабіляў. Таму кіраўніцтва і прышла ідэя, якая, як мяркуюць, дасць магчымасць скараціць лік аварыяў з удзелам п'яных пешаходаў.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

«КІНУЛІ» СЯЛО НА ДВА МІЛЬЯРДЫ!

На гэтыя грошы можна было б купіць, напрыклад, больш за 60 новых трактароў «Беларусь». А чаму б не абнавіць парк камбайнаў? Вываітаць, на жаль, не спяшаюцца кампенсавач небагатаму сялу страты.

Як паведаміла карэспандэнту «Звязды» начальнік кантрольна-рэвізійнага ўпраўлення Камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Віцебскага аблвыканкама Марына КУТАЕВА, толькі летась у праваахоўныя органы былі перададзены каля ста спраў па выніках праверак рэвізораў. Агульная сума выяўленых страт — 1 мільярд 920 мільёнаў рублёў. Кампенсавалі інаватыя меней за 6 працэнтаў страт, нанесеных дарэчы, не толькі ў мільёнах долараў...

Па звестках пракуратуры Віцебскай вобласці, пасля гандлю галіна сельскай гаспадаркі на другім месцы па колькасці злышчэстваў у сферы карупцыі. У ліку іншых блізка заведзена крымінальная справа ў дачыненні да адзакных асобаў сельскагаспадарчага прадпрыемства, якія падзэраюць у крадзяжы з выкарыстаннем службовага становішча запісчак і аграгатаў камбайна «Дон», які належыць прадпрыемству. Рэалізавалі запісчакі коштам 1400 долараў. Асуджаны галюны бухгалтар гаспадаркі ў Чашніцкім раёне, які скраў грошы ад рэалізацыі жывёлы. Зарабіў на гэтым тры мільёны рублёў. «Палаліся» на розных паршуннях і іншыя начальнікі ад сяла. Адно выкарыстоўвалі службовы транспарт для асабістых патрэбаў, другія займаліся прыпыскамі і гэтак далей.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СЫНАВА «ВІНШАВАННЕ»

У сваёй кватэры па вул. Камуністычнай у Баранавічах быў знойдзены труп пенсіянера. Судова-медыцынская экспертыза ўстанавіла, што гаспадыня памерла ад траўматычнага шоку, а супрацоўнікі міліцыі выявілі і забойцу. 8 сакавіка п'яны 42-гадовы сын падчас сваркі напад на маці і моцна збіў яе рукамі і нагамі.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

11 сакавіка
2010 г.
№ 10 (204)

ВЫНІКІ ЁСЦЬ ТАМ, Дзе працуюць не на паперы

Сутнасць мясцовага самакіравання — у развіцці грамадскай ініцыятывы



Ніна КАХНОВІЧ уз-начальвае Пінскі гарадскі Савет дэпутатаў трэцяе скліканне. Цяперашнія дэпутаты рыхтуюцца да апошняй сесіі гэтай саветы, асэнсавыць зробленае, акрэсліць задачы.

3 Ніна Іванаўна мы сустрэліся менавіта падчас падрыхтоўкі выніковай сесіі.

— Ці задаволены вы як старшыня работай Савета 25-га склікання?

— У цэлым так. Народныя выбраннікі ў кожнай з трыццаці акруг ставіліся да сваіх абавязкаў сумленна. Не магу сказаць, што нехта падыходзіў да працы фармальна. Кожны дэпутат працаваў у адной з чатырох пастаянных камісій: па пытаннях эканамічнага развіцця, бюджэту і кіравання камунальнай уласнасцю; па пытаннях сацыяльна-абароны насельніцтва, справах моладзі і ветэрану; па пытаннях сацыяльнага развіцця; мандатнай і па пытаннях дэпутацкай этыкі, правапарадку і законнасці. Наша работа ў ка-місіях была не толькі ўдзелам у пасяджэннях гэтых камісій, гэта найперш сустрэчы ў калектывах, па месцы жыхарства выбаршчыкаў, глыбокае вывучэнне пытанняў, а потым ужо дэбаты па прэзідыумах, сесіях і прынятыя рашэнні.

— Можна выдзеліць нейкую з камісій, работа якой была асабліва плённай?

— Выдзяляць, мабыць, не варта. Можна прыводзіць і самы разумелы, што ў сацыяльна-абароннай і дзейнай іх работы. З нядаўняга ўспамінаецца пашырэнне пасяджэнняў камісій па пытаннях эканамічнага развіцця на Пінскім хлеба-заводзе. Гэта была ініцыятыва дэпутатаў — вывучыць работу прадпрыемства на прадмет якасці выпускаемай прадукцыі. Апошнім часам у асноўнага гарадскога вытворцы хлеба з'явілася няма-ла канкурэнтаў. Але найбольшы аб'ём хлебапакаваўчай прадукцыі выпускае ўсё адно тут, на заводзе. Таму кожны з гараджан мае прамую зацікаўленасць у якасці прадукцыі менавіта гэтага прадпрыемства. Якасць жа хлеба не заўсёды задавальняе пакупніка. Вось мы і пайшлі на вытворчасць, каб разам з работнікамі заводу шукаць адказы на праблемныя пытанні. У ходзе абмеркавання высветлілася, я-ма праблемаў па ўмовах працы рабочых, па захаванні сы-равіны на заводзе, рэалізацыі прадукцыі. Потым, ужо ў камі-сіі, дэпутаты ўнеслі канкрэтныя прапановы па палепшэнні ра-боты прадпрыемства, пытанне разглядалася і ў гарвыканкаме. Цяпер на заводзе палепшаныя санітарна-гігіенічныя ўмовы пра-цы хлебапакваўчай ідэа мадэрніза-цыя вытворчасці.

— Наколькі мне вядома, пінскія дэпутаты ініцыявалі забарону распіцця спіртных напойў і піва ў грамадскіх месцах, на вуліцы яшчэ некалькі гадоў таму...

— Не толькі ініцыявалі, се-сія прыняла такое рашэнне. У нас забарона, да якой прыйшла краіна нядаўна, дзейнічае два гады. Як адзначаюць супрацоў-

нікі праваахоўных органаў, на-запашаны пэўны вопыт такой работы. Раней, праўда, болей абмяжоўваліся тлумачальнай ра-ботай у выглядзе спінтоўна на вуліцы, у парку, скверы. Бывала, вядома, што нехта падыходзіў да пра-цы фармальна. Кожны дэпутат працаваў у адной з чатырох па-стаянных камісій: па пытаннях эканамічнага развіцця, бюджэту і кіравання камунальнай уласнасцю; па пытаннях сацыяльна-абароны насельніцтва, справах моладзі і ветэрану; па пытаннях сацыяльнага раз-віцця; мандатнай і па пытаннях дэ-путацкай этыкі, правапарадку і законнасці. Наша работа ў ка-місіях была не толькі ўдзелам у пасяджэннях гэтых камісій, гэта найперш сустрэчы ў ка-лектывах, па месцы жыхарства выбаршчыкаў, глыбокае вывучэнне пытанняў, а потым ужо дэбаты на прэзідыумах, сесіях і прынятыя рашэнні.

— Можна выдзеліць нейкую з камісій, работа якой была асабліва плённай?

— Выдзяляць, мабыць, не варта. Можна прыводзіць і самы разумелы, што ў сацыяльна-абароннай і дзейнай іх работы. З нядаўняга ўспамінаецца пашырэнне пасяджэнняў камісій па пытаннях эканамічнага развіцця на Пінскім хлеба-заводзе. Гэта была ініцыятыва дэпутатаў — вывучыць работу прадпры-емства на прадмет якасці вы-пускаемай прадукцыі. Апошнім часам у асноўнага гарадскога вытворцы хлеба з'явілася няма-ла канкурэнтаў. Але найбольшы аб'ём хлебапакаваўчай прадукцыі выпускае ўсё адно тут, на за-водзе. Таму кожны з гараджан мае прамую зацікаўленасць у якасці прадукцыі менавіта гэтага прадпрыемства. Якасць жа хлеба не заўсёды задавальняе пакупніка. Вось мы і пайшлі на вытворчасць, каб разам з ра-ботнікамі заводу шукаць адказы на праблемныя пытанні. У ходзе абмеркавання высветлілася, я-ма праблемаў па ўмовах працы рабочых, па захаванні сы-равіны на заводзе, рэалізацыі прадукцыі. Потым, ужо ў камі-сіі, дэпутаты ўнеслі канкрэтныя прапановы па палепшэнні ра-боты прадпрыемства, пытанне разглядалася і ў гарвыканкаме. Цяпер на заводзе палепшаныя санітарна-гігіенічныя ўмовы пра-цы хлебапакваўчай ідэа мадэрніза-цыя вытворчасці.

— Наколькі мне вядома, пінскія дэпутаты ініцыявалі забарону распіцця спіртных напойў і піва ў грамадскіх месцах, на вуліцы яшчэ некалькі гадоў таму...

— Не толькі ініцыявалі, се-сія прыняла такое рашэнне. У нас забарона, да якой прыйшла краіна нядаўна, дзейнічае два гады. Як адзначаюць супрацоў-

Тры гады працягла. Што зроблена?

Асноўнай тэмай, вынесенай на парадак дня апошняй 28-й сесіі XXV склікання Мінскага абласнога Савета дэпутатаў, стала абмеркаванне комплексу мераў па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 студзеня 2007 года № 21 «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва».

Адкрываючы сесію, старшыня аблсавета Святлана ГЕРАСІМОВІЧ нагадала прысутным, што з моманту прыняцця Указа прайшло ўжо 3 гады. За гэты час на Міншчыне зроблена нямала: умацавана матэрыяльна-тэхнічная база Саветаў, сельвыканкамы забяспечаны аргтэхнікай, камп'ютарамі, ксераксамі, старшыні — службовым транспартам. Шмат зроблена па рабоце з кадрамі, праведзена інвентарызацыя сістэм водазабеспячэння і водаадвядзення, частка аб'ектаў перададзена на баланс спецыялізаваным арганізацыям. Праўда, тут яшчэ засталіся нявырашаныя пытанні, як адзначыла Святлана Герасімовіч. Шэраг раёнаў у гэтым плане спрацаваў дрэнна. (У Капыльскім, Крупскім, Лагойскім, Любанскім, Пухавіцкім, Слуцкім, Уздзенскім, Чэрвеньскім раёнах да гэтага часу не прыняты дзейсныя меры па перадачы аб'ектаў водазабеспячэння і водаадвядзення на баланс жыллёва-камунальнай гаспадаркі.) Доўгім быў працэс прыняцця на баланс дарожных арганізацый вуліц сельскіх населеных пунктаў. «Гэта было вельмі балючае пытанне, якое, нарэшце, сёлета ў нас вырашылася», — падкрэсліла Святлана Герасімовіч.

Шмат у вобласці зроблена па павелічэнні даходаў бюджэту сельскіх, пасялковых Саветаў, бо ўказ паставіў перад органа-мі мясцовай улады задачу — скіраваць першасны ўзровень улады зарабляць грошы на месцах. Паводле слоў старшыні аблсавета, доля ўласных даходаў у бюджэтах сельскіх, пасял-ковых Саветаў Міншчыны складае 55 працэнтаў, а датацыя з раённага бюджэту — 45 працэнтаў. «Ёсць сельсаветы, якія летась спрацавалі ўвогуле без датацыі, выйшлі, як мы кажам, на самакупнасць. Але ёсць і такія раёны, дзе ў гэтым плане абсалютна ніякай работы не выдзецца. У цэлым павіна сказаць, што нягледзячы на тое, што зроблена нямала, на маю думку, гэта толькі першы крок на шляху рэалізацыі ўказа. Хацелася, каб дэпутаткі корпус наступнага склікання узняў гэту работу на якасна новы ўзровень».

Па вынікі работы па рэалізацыі ўказа № 21 падрабязна расказаў прысутным начальнік упраўлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінбелвыканкама Сяргей ТРУ-САЎ. Паводле яго слоў, ужо ўпершыню нарматыўна замацаваў паняцце бюджэту прыватнага ўзроўню і вызначыў парадак яго фарміравання, а таксама канкрэтныя крыніцы паствлення мясцовых падаткаў і збораў, іншых даходаў. Шэраг права-вых актаў, падпісаных кіраўніком дзяржавы, даў пасялковым і сельскім выканкамам магчымасць працаваць у якасна новым прававым полі.

Прыведзена ў пэўную сістэму кадравая работа са старшы-нямі сельскіх, пасялковых выканкамаў.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

САЦЫЯЛЬНАЯ РЭФОРМА



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Дэмаграфічная сітуацыя пад-штурхоўвае пенсійную сістэму да рэфармавання. І аднаго ўсве-дамленага сітуацыі тут ужо мала. «Неабходна кансалідаваць гра-мадства на прыняцце рашэння аб больш хуткім правядзенні пенсій-най рэформы... Патрэбныя дак-ладныя меры па распрацоўцы но-вай сацыяльна-эканамічнай стра-тэгіі развіцця дзяржавы з прыцяг-неннем прафесійных кадраў ву-чыных і практыкаў», — сцвярджае старшы навуковы супрацоўнік Інстытута эканомікі НАН Беларусі Уладзімір НІКАЛАЕЎСКІ.

Не скарэц, што апошнія 15 гадоў коль-касць насельніцтва Беларусі няўхільна змяншалася. Аднак нагрузка на праца-здольную яго частку дагэтуль не расла, паколькі ўстойліва прысталала колькасць насельніцтва ў працаздольным узросце. У рэшце рэшт, яна дасягнула 62 працэнтаў. Гэта вельмі высокі і, зразумела, выгад-ны для эканомікі працэнт. Здавалася б, чаго хвалявацца, навошта ззірацца на вопыт заходніх краін, дзе той жа пенсій-ны ўзрост значна больш высокі, чым у Беларусі?

У тым воль і сутнасць, што ўжо з гэтага года Беларусь пачынае адчуваць негатыў-ны наступствы нізкай нараджальнасці і агульнага старэння насельніцтва. Выгад-ны і стабільныя судносіны, калі шмат людзей працуюць і не так ужо шмат не працуюць, сёлета заканчваецца.

— Пенсійная сістэма, вядома, зале-жыць ад працуючых, — тлумачыць га-лоўны навуковы супрацоўнік Інсты-

ВЫЙСЦІ НА ПЕНСІЮ... ПА ЎЛАСНЫМ ЖАДАННІ

Павышэнне пенсійнага ўзросту ў Беларусі непазбежнае. Але адна гэта мера не пазбавіць ад так званай пенсійнай нагрузкі.

тута эканомікі НАН Беларусі Людміла ШАХОЦЬКА. — З 2010 года ў нас пачынаецца змяншэн-не колькасці насельніцтва ў працаздоль-ным узросце. На пенсію актыўна пачуць выходзіць тыя, хто нарадзіўся ў паслява-енны час, у перыяд «буму» нараджаль-насці. Відавочна, нагрузка на праца-здольнае насельніцтва сур'ёзна ўзрастае. Калі ж улічыць зніжэнне нараджальнасці ў наступныя гады, можна гаварыць пра тое, што праблема пенсійнай нагрузкі ў Беларусі будзе толькі ўзмацняцца. Най-больш істотна гэта адчуе пакаленне, якое цяпер толькі пачынае выходзіць на рынак працы...

Яшчэ ў 1997 годзе ў Беларусі была зацверджана канцэпцыя рэфармавання пенсійнай сістэмы, аналагічная той, якую рэалізуе зараз Расія. Канцэпцыя прад-гледжвала стварэнне сістэмы недзяржаў-ных пенсійных фондаў як альтэрнатывы дзяржаўнай мадэлі. Аднак прапанова так і засталася на паперы. Беларусь мела шанц паступовага, працяглага і бязшокавага правядзення пенсійнай рэформы, аднак яна ад гэтага шанцу адмовілася і страціла каля 15 гадоў.

Як адзначае Уладзімір Нікалаеўскі, пад-час росту колькасці пенсіянераў на фоне скарачэння колькасці працаздольнага на-сельніцтва абавязкова будзе назірацца дэстабілізацыя пенсійнай сістэмы. Стабі-лізацыя жа патрабуе прыняцця адпаведных мераў — або зніжэння памеру пенсій, або павышэння памеру пенсійнага тарафу, або павышэння пенсійнага ўзросту. Пры-чым, магчыма прыняцце гэтых мераў ра-зам або ў нейкай камбінацыі.

На думку спецыялістаў, павышэнне пенсійнага ўзросту — самая бяскрыўдная мера. «Увядзення гэтай меры для часо-вай стабілізацыі пенсійнай сістэмы не паз-бегнуць, пераходзіць на адзін пенсійны ўзрост для мужчын і жанчын, як гэта зроб-лена ў большасці краін свету, на ўзроўні 65 гадоў або вышэй дэвядзеці. Толькі пачынаць гэты працэс неабходна як мож-на раней», — упэўнены спадар Нікалаеў-скі. Пазней спатрэбіцца прыняцце і больш жорсткіх мераў (у дачыненні, напрыклад, да разліку памераў пенсій дзяржаўным служачым), яшчэ большае ўразанне пен-сійных і іншых ільгот, павелічэнне разлі-ковага перыяду пенсіі, увядзенне сістэмы абавязковага і добраахвотнага пенсійнага накаплення.

У аснове правядзення пенсійных рэ-формуў у розных краінах хаваецца пасыл пра тое, што насельніцтва павіна браць актыўны ўдзел у забеспячэнні сваіх пер-санальных пенсійных патрэбаў. На гэтым шляху дэвядзеці зрабіць шэраг важкіх крокаў, якія будуць мець дачыненне не толькі да тых жа пенсійных выплат, але і ў цэлым да жыцця людзей сталага веку. Вучоная упэўненая, што кіравацца трэ-ба перш-наперш інтарэсамі канкрэтнага чалавека. А таму не абсыціся без пашы-рэння магчымасцяў перанавучання, пера-кваліфікацыі, асваення новага занятку... Не абсыціся і без усведамлення кожным асобна ўзятым грамадзянінам адказнасці за ўласнае здароўе... І г.д.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Мікалай КВЯТКЕВІЧ: БЛІЗКАЯ ЎЛАДА

«Дэпутацкія «прывілеі» — значок і пасведчанне»



Фота Святланы МУЦЕНСКАЙ.

Кампанія па выбарах у мясцовыя Са-веты дэпутатаў у Ашмянскім раёне праходзіць без эксцэсаў, але і без ажыятажу. У гэтым сэнсе яна мала чым адрозніваецца ад аналагічных кампаній папярэдняга гадоў. «Не скажаш, што сёнь-ня людзі руўца ў дэпутаты, — канстатуе старшыня Ашмянскага раённага Савета Мікалай КВЯТКЕВІЧ. — Некаторыя адразу пытаюцца: «А што ж з гэтага буду мець? Якія прывілеі?» Я ім адказваю: «Дэпута-кае пасведчанне і значок. Ну і яшчэ абавязак рэгулярна сустракацца са сваімі выбаршчыкамі і рабіць перад імі справаздачу».

У канцы працоўнага дня мы сядзім у кабінце Мікалая Уладзіміравіча (папяр-эдне «накруціўшы» не адзін дзясяткі кіламетраў па раёне) і спрабуем разам ра-забрацца, што ўвогуле мясцовае самакіраванне на асобна ўзятая тэрыторыі.

— Сёння нельга «аддзяліць» мясцовае самакі-раванне ад кіравання, ад «вертыкалі» ўлады. Без «вертыкалі» не можа рэалізавацца практычна ніякая ініцыятыва, ніякі заканадаўчы акт. Паміж заканадаўчай уладай (Саветамі) і выканаўчай (выканкамамі) павіна існаваць цеснае ўзаема-дзеянне. На базавым узроўні — гэта ўзаемадзе-янне з раённым выканаўчым камітэтам, на пер-шасым — з кіраўніцтвам СВК. Што датычыцца саміх народных абраннікаў, то «каэфіцыент кар-ыснага дзеяння», як паказвае практыка, больш высокі ў дэпутатаў, якія па асноўным месцы пра-цы з'яўляюцца кіраўнікамі прадпрыемстваў. Ду-маю, не трэба тлумачыць, чаму. Прывяду толькі адзін прыклад, хоць іх шмат. Дэпутат Кальчунска-га сельскага Савета, дырэктар ААТ «Аграпрам-тэхніка» Генрых Браніслававіч Бубен знайшоў сродкі і ператварыў пусты каля вёскі Будзёнаўка ў спартыўную пляцоўку, абсталяваўшы там нават спецыяльнае месца з крыжам для вернікаў (хоць ніхто не абавязваў яго гэта рабіць). Удалае спла-чуэнне дэпутацкай ініцыятывы і магчымасцяў кіраўніка рэалізавалася ў канкрэтнай справе.

Хаця... ёсць і адваротныя выпадкі. Кіраўніку адной будаўнічай кампаніі, таксама нашаму дэ-путату, я прапанаваў абудлакаваць крынічку, з якой людзі бралі ваду для спажывання. (Вада, прынамсі, там чыстая, якасная.) Пятрабавала-ся ўсяго нічога: абгарадзіць крынічку, зрабіць невялікі прыступкі, каб людзям было зручна. Але ён спытаў: а навошта мне гэта трэба? Вось і ўся размова...

— А што можа ў такім разе дэпутат-настаў-нік, дэпутат-культработнік?

— Гэта, хутчэй, арганізатары. Яны могуць арганізаваць насельніцтва на вырашэнне пэў-ных мясцовых пытанняў. Скажам, па ініцыятыве дэпутата Гальшанскага сельскага Савета Ва-лянціны Сцяпанавы Лабунінай шматкватэрныя дамы (па вуліцы Школьнай у Гальшанах), якія патрабуюць рамонт, цяпер перададзены на ба-ланс раённай ЖКФ.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ВЫБАРЫ-2010

ПАРТЫІ ГАРАДЫ БЯРУЦЬ

Фарміраванне 6387 участкавых выбаркамаў завяршылася ўчора. І да саміх выбараў яны, як кажуць, бліжэй за ўсё: менавіта там укладзены спісы выбаршчыкаў, адказваюць за абста-ляванне участкаў, падрыхтоўку да галасавання, правядзенне яго (датэрміновага, у асноўны дзень выбараў — 25 красавіка, на участку і дома).

А самае гаюнае — калі кіравацца вядомым выслоўем «важна не як галасуюць, а як лічаць» — менавіта гэтыя камісіі, а не акруговыя ці тэры-тарыяльныя, падводзяць вынікі галасавання на кожным канкрэтным участку. На месцы тых, хто будзе лічыць, прэтэндавалі 77 241 чалавек.

— Усе суб'екты, якія мелі права вылучаць прад-стаўнікоў у склад участкавых выбарчых камісій, у поўным аб'ёме стаяліся гэтым правам, — каментуе карговы этап электаральнай кампаніі сакратар ЦВК Мікалай ЛАЗАВІК.

Аднак у колькаснам рэйтынгу яны зармерка-валіся нераўнамерна. Больш за ўсё вылучана ад грамадзян шляхам падачы заўя. На другім месцы — грамадскія аб'яднанні. Заўя — працоўныя ка-лектывы. Палітычныя партыі прапанавалі 2212 сваіх прадстаўнікоў — 2,9 працэнта ад агульнай колькасці патэнцыйных супрацоўнікаў участкавых камісій.

— Чаму палітычныя партыі апынуліся ў аўтсай-дарах? Асноўная маса участкавых камісій ствара-еца непасрэдна ў месцах пражывання грамадзян — на тэрыторыях сельсаветаў, пасёлкаў, раёнаў... Менавіта ў гэтай мясцовасці найбольшая коль-касць участкаў, але там няма структура палітычных партыі. А вось у гарадах яны вылучалі сваіх прад-стаўнікоў дастаткова актыўна, асабліва ў Мінску. З 2212 вылучэнцаў ад партыі 1317 — у сталіцы.

Колькасцю, як заўважы, бярэ КПБ (516 вы-лучэнцаў). Беларуска сацыяльна-партыійная пар-тыя дэлегавала 434 прадстаўнікі. За месцы ў вы-барках змагаюцца таксама 358 дэлегатаў ад Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапанавала для ўключэння 281 прэтэндэнта. 160 чалавек у выбарках патэнцыйна могуць прадстаўляць інтарэсы Беларускай партыі аб'яднаных левых «Справядлівы свет», 132 — Беларускай аграрнай партыі. 122 вылучэнцы — ад партыі БНФ, 95 — ад Ліберальна-дэмакратычнай і інш.

Хто ж будзе лічыць, стане вядома ўжо сёння, калі Цэнтрыбаркам агучыць звесткі пра сфармі-раваныя участкавыя камісіі.
Зоя ВАРАНЦОВА.

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на II квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года — запаяніце картку ўдзельніка, выразаіце і дасылайце яе да 9 красавіка ў рэдакцыю на адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падпісчыц можа выйграць электрачайнікі, DVD-прайгравальнікі, тэлевізары, печ ЗВЧ і кухонны камбайн. Розыгрыш прызоў адбудзецца 13 красавіка 2010 г., вынікі публікуюцца ў газеце «Звязда» па 21 красавіка 2010 г.

Дастаўку прызоў ажыццяўляе рэдакцыя. Атрымаць прыз можна самастойна ў рэдакцыі па 30 чэрвеня 2010 г. пры падачы квітання і аб падпісцы на «Звязду» на II квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года і пашпарта. Пасля 30 чэрвеня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца.

Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 02.03.10.

Тэрмін правядзення гульні — з 2.03.10 па 30.06.10.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 1639 ад 26.02.10, выдана Міністэрствам гандлю РБ.

3 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на II квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____ (адраснае сувязі) _____ на II кв. або 1-е паўг. 2010 года

Жатні адрас і тэлефон _____ (індэкс) _____

Удачы ў розыгрышы!

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь

АБАНЕМЕНТ на газету «Звязда» з бесплатнымі ўкладанымі: «Чырвоная змена», «Месце самоуправленне», «Крына здароўя», «Жырандоля», «Купляй лепшае!» на 2010 год па месцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы) _____ (адрас) _____ (паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету «Звязда» з бесплатнымі ўкладанымі: «Чырвоная змена», «Месце самоуправленне», «Крына здароўя», «Жырандоля», «Купляй лепшае!» на 2010 год па месцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы) _____ (адрас) _____ (паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

ВЫЙСЦІ НА ПЕНСІЮ... ПА УЛАСНЫМ ЖАДАННІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Калі ў нашых шыроках узнікае пытанне аб павелічэнні пенсійнага ўзросту, нязменна ўзнікае і пытанне аб невялікай сярэдняй працягласці жыцця. Сапраўды, сярэдняя працягласць жыцця ў Беларусі — 70 гадоў. Сярэдні японец, напрыклад, жыве 79 гадоў... Натуральна, і ў нашай краіне ёсць людзі, якія працуюць нават пасля сямідзесяці. Аднак гэта, хутчэй, выключэнне, а ў цэлым вялікая колькасць беларусаў не дажывае нават да 65. Больш за тое, многія ўступаюць у пенсійны ўзрост з інваліднай групай. Словам, праблема пенсійнай рэфарму варты разглядаць больш глыбока, чым гэта падаецца на першы погляд.

— Якесьці жыцця павінна стаць больш высокай, — кажа прафесар кафедры сацыяльнай працы Дзяржаўнага інстытута кіравання і сацыяльных тэхналогій Белдзяржуніверсітэта, доктар медыцынскіх навук Эдуард ЗБАРОЎСКІ. — Большай павінна быць доля людзей, якія ва ўзросце пасля 80 гадоў застаюцца эканамічна і фізічна здольнымі. Тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва павінны больш дэталёва займацца праблемамі стальных людзей. Магчыма, трэба ствараць і нейкія спецыяльныя структуры для пажылых. Сёння ВУН рыхуюць спецыялістаў па сацыяльнай рабоце, патрэбныя для гэтай справы. Неабходна даць сталым людзям магчымасці для пастаяннага навучання, росту, развіцця. Без гэтага не будзе належнай павяг да старэйшага пакалення ў сем'ях, якім патрэбны яго вопыт. І, безумоўна, людзям трэба даць права самім выбіраць, колькі ім працаваць і ў якім узросце выходзіць на пенсію...

Член праўлення грамадскага аб'яднання «АКТ» Валерый ЖУРАКОЎСКІ ўпэўнены: у чалавека павінна быць магчымасць самастойна вырашаць, калі яму выходзіць на пенсію, чым яму займацца ў пэўным узросце: працаваць працаваць, няньчыць унукаў або далучыцца да грамадскай дзейнасці. Дарчы, у Беларусі, адзначае Валерый, на працягу пяці апошніх гадоў не прырастае колькасць гра-

мадскіх арганізацый, а менавіта гэта сфера дзейнасці надзвычай запатрабаваная ў развітых краінах сярод стальных людзей.

У некаторых краінах пасля дасягнення пэўнага ўзросту работнік пераходзіць у іншы ранг. Яму прапануюць не «выслабаціць месца», а заняцца крыху іншай дзейнасцю. Перайсці, скажам, з «плоскасіці» практычнай у тэарэтычную — каб не прападаў назапашаны спецыялістам каштоўны досвед. У нас жа на сёння часта бывае так: пераступіў чалавек добра вядомую ўзроставую мяжу, і з ім проста разрываюць кантракт. Каму патрэбны ягоны досвед? Такім чынам губляецца вельмі значны інтэлектуальны рэсурс грамадства, якое затраціла на падрыхтоўку апошняга вялікай сродкі. Але ёсць яшчэ дзве небяспекі. Па-першае, людзі губляюць магчымасць свядома рабіць унёсак у справу эканамічнай бяспекі — сваёй уласнай і сваёй сям'і. Па-другое, яны аказваюцца выключана з звыклага сацыяльнага асяродку, без якога страчваюцца маральна-інтэлектуальныя рысы асобы.

Зыходам на пенсію наш чалавек рызыкуе проста ператварыцца ў «Маўглі сталага ўзросту». З гэтай прычыны многія пачынаюць піць і пасляхова співаючы. Павышэнне пенсійнага ўзросту — непазбежная мера. Але сама па сабе яна мала што вырашае. Наступе час усцільную заняцца прэстыжам пажылога чалавека ў беларускай грамадстве. Справа няялгкая, але неабходная.

На думку спадара Збароўскага, наспела неабходнасць паступовага павышэння пенсійнага ўзросту. Такая адказная справа сапраўды павінна мець адпаведнае навуковае абгрунтаванне і суправаджэнне, каб якасць жыцця людзей сталага ўзросту не толькі не знізілася, але і значна ўзрасла. Гэта асабліва актуальна для Беларусі, дзе вышэй і рыхна на вырашачь, калі яму выходзіць на пенсію, чым яму займацца ў пэўным узросце: працаваць працаваць, няньчыць унукаў або далучыцца да грамадскай дзейнасці. Дарчы, у Беларусі, адзначае Валерый, на працягу пяці апошніх гадоў не прырастае колькасць гра-

У нашай краіне людзі, якія працуюць пасля сямідзесяці, хутчэй, выключэнне. А ў цэлым вялікая колькасць беларусаў не дажывае нават да 65.



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— А расходы на добраўпарадкаванне скараціліся?

— Так, і ў значнай ступені. Але нельга сказаць, што добраўпарадкаванне зусім ужо спынілася. У цэлым асноўныя зрухі тут адбыліся падчас будаўніцтва аграгарадоў. Тады і асфальтавалі, і тратуарную плітку клалі, і новыя бэтонныя агароджы ставілі, і фасады рамантавалі... Летась жа рабілася значна менш. Праводзіліся толькі газіфікацыя, капітальны рамонт дзіцячых дашкольных устаноў, ну і абудкаванне месцаў для паркоўкаў. Сродкаў на тое, каб паставіць агароджы, пакласці асфальт і тратуары, ужо не хапала. Таму вялікі рабаты па ліквідаванні аварыйных дрў і добраўпарадкаванні аавычных раёнаў.

— Вы задаволены вынікамі рэалізацыі Указа № 21 на вашай тэрыторыі? Не ў сэнсе канстатацыі: «столькі і столькі кіламетраў дарогі і водаправоду перададзена на баланс спецыялізаваных арганізацый...», а ў плане рэальнага павышэння якасці жыцця?

— Якасць жыцця людзей залежыць не толькі ад рэалізацыі Указа № 21. Калі глядзець шырэй, маючы на ўвазе праграму адраджэння і развіцця вёскі, тут станючыя зрухі відачочныя. Аграгарадок — гэта адразу і газіфікацыя, і вода-

«Дэпутацкія «прывілеі» — значок і пасведчанне»

правод, і вежа, і камунікацыйны сеткі.

— Але аграгарадоў — адзін-два на сельсавеце...

— Ёсць жа яшчэ і такія населеныя пункты (як, напрыклад, Павяжы, Повішкі, Будзёнаўка і некаторыя іншыя), якія, не з'яўляючыся аграгарадкамі, маюць практычна такія ж даброты. Будуюцца сёння і новыя фермы, якія з ранейшымі не параўнаць — я маю на ўвазе ў першую чаргу ўмовы працы. Гэта таксама немалаважны складнік узроўню жыцця вясцоўка. Яшчэ ўлічым, што ў вёску прыйшла новая тэхніка, трактары, камбайны...

— Удалося зменшыць узровень дацягнутасці сельсаветаў?

— Летась датацыйнасць сельсаветаў была адносна невысокай (хоць да цалкам бездацягнутых мясцовых бюджэтаў нам, зразумела, яшчэ далёка). Некаторыя сельсаветы выйшлі нават на 75—80 працэнтаў забеспячэння ўласных бюджэтаў, і датацыі там складалі адпаведна 20—25 працэнтаў... Сёлета ж, у сувязі з тым, што мы не можам уводзіць мясцовыя падаткі і ад нас яшчэ забралі падатак за продаж, узровень датацыйнасці сельсаветаў значна павялічыўся — сёння на першанамым узроўні датацыйнасць складае больш за 70 працэнтаў ад уласных бюджэтаў. І пакуль што не бачу рэзерваў для яе разгака скарачэння. Ва ўсялякім разе, сёлета. Датацыйнасць можна зменшыць за кошт павелічэння колькасці малых прадпрыемстваў, развіцця прыватнага бізнесу. І такія раз-

прыемствы ў нас развіваюцца, але ў асноўным у самім раённым цэнтры ці ў найбліжэйшых да яго буйных населеных пунктах. У іншых месцах прыватнаму бізнесу, напэўна, нецкава. Прыватнік сам выбірае, дзе яму лепш, мы не можам тут дыктаваць.

— Якія рашэнні, прынятыя вашымі дэпутатамі, прыкметна паўплывалі на жыццё раёна?

— У адпаведнасці з рэспубліканскімі праграмамі прымаюцца цэлы шэраг і сваіх праграм. Напрыклад, зыходзячы з праграмы развіцця малых гарадоў праводзілася мадэрнізацыя двух нашых гарадоў-тваральных прадпрыемстваў: мясакамбіната і сыраборнага заводу, укладанні сродкаў (перш за ўсё рэспубліканскіх) былі сапраўды значнымі... На пастаянным кантролі знаходзіцца будаўніцтва жылля, асабліва сацыяльнага. Калі ў 2008 годзе ў нас было пабудавана 156 кватэр (з іх 45 у вёсцы), то ў 2009-м ужо 259. Сёння сваё жыллё будуць людзі, якія сталі на ўлік усяго два гады таму. Зусім нядаўна здарылася (і ўжо заселены) 59-кватэрны дом сацыяльнага прызначэння — дарчы, у ім атрымала жыллё сям'я Лукашэвічаў, у якіх нядаўна нарадзілася адразу чатыры дзіцяці.

Удалося вырашыць і вельмі істотную для нас праблему з якасцю пітной вады — у райцэнтры нарэшце ўведзена ў строй станцыя абезжалезвання. Безумоўна, дзякуючы за гэта трэба перш за ўсё дзяржаўнай праграме «Чыстая вада», але ж і мы прыкладлі немалыя намаганні, каб туды трапіць... Вось паглядзіце — мой графік з вадой, які стаіць на стале, цяпер увесь час празрысты, а раней быў брудна-шэ-

ры — такую ваду мы пілі... У адпаведнасці з рэалізацыяй раённай праграмы развіцця культуры ўведзены ў строй новы будынак краязнаўчага музея імя Багушэвіча. Засталося зрабіць экспазіцыю, а гэта таксама патрабуе вялікіх грашовых укладанняў. Займаемся добраўпарадкаваннем саміх Ашмянаў — і, заўважце, зусім не цэнтральнай часткі горада, як гэта робяць некаторыя. Кладзем асфальт і тратуарную плітку на вуліцах Зыгмунда Мінейкі, Кутузава, Аўдзеева, Янкі Купалы.

— Раней, Мікалай Уладзіміравіч, старшыні многіх сельскіх Саветаў не маглі пахаляцца вялікім аўтарытэтам сярод мясцовага насельніцтва. Хутчэй, яны былі дадаткам да выканаўчай улады... А як цяпер?

— Скажу, што за апошнія тры гады мы развіталіся толькі з адным старшынёй сельскага Савета.

— Па якой прычыне, калі не сакрэт?

— Не сакрэт — з-за аб'явавага стаўлення да людзей. Гэта ніяк не можа «сумашчацца» з пасадай кіраўніка першааўтарытэту ў нашым уладзі... Але радуе, што ўсё ж большасць старшынёў сельскіх Саветаў — людзі адказныя, неабякавыя, сапраўдныя прафесіяналы... Зразумела, пасля выбараў у мясцовы Саветы дэпутатаў адбудзецца частковая ратацыя, прыйдуць новыя кадры. Часам «навічкі» не зусім дакладна ўяўляюць сабе, чым прыйдзецца займацца. Пытаюцца ў мяне: «А што я на гэтых месцах буду рабіць?» Адказваю: «Усё». Не больш і не менш.

Наталля КАРПЕНКА.

Ашмяны — Мінск.

ТРЫ ГАДЫ ПРАЛЯЦЕЛА. ШТО ЗРОБЛЕНА?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

На месцах у асноўным складалася сістэма падбору і падрыхтоўкі маладых спецыялістаў на кіруючыя пасады. Юрыдычна замацаваны і рэалізаваны на практыцы працэдура ўзгаднення старшынёў райвыканкамаў кандыдатур на пасады старшынёў пасялковых, сельскіх выканкамаў... Пачынаючы з 2007 года, з усімі кіраўнікамі органаў улады пярвічнага ўзроўню заключаны працоўныя кантракты. Тым не менш, на 1 сакавіка 2010 года ў вобласці было 25 вакансій старшынёў сельскіх і пасялковых выканкамаў. Найбольшы недахоп назіраўся ў Валожыцкім і Лагойскім раёнах.

У адпаведнасці з заканадаўствам, старшыні раённых, Жодзінскага гарадскога Савета дэпутатаў, а таксама кіраўнікі першааўтарытэту павышваюць кваліфікацыю ў Інстытуце дзяржаўнай службы пры Акадэміі кіравання. Адным з асноўных пытанняў, якія разглядаюцца падчас вучобы, у тым ліку і на выязных семінарах, з'яўляецца пытанне працы органаў мясцовага кіравання і самакіравання па жыццязабеспячэнні насельніцтва.

Для павышэння кваліфікацыі работнікаў выканкамаў пярвічнага ўзроўню раённымі выканкамамі і раённымі Саветамі дэпутатаў арганізавана работа пастаянна дзейных тэматычных семінараў. Вызначаны базавыя раёны — Уздзенскі (работа сельвыканкамаў па прыпынку «Адно акно»), Капыльскі (дзейнасць органаў грамадскага самакіравання), Вілейскі і Старадарожскі (добраўпарадкаванне тэрыторыі). Напрыклад, пры Уздзенскім райвыканкаме ў 2007 годзе былі створаны аддзел ЖКГ, які складаецца з 3 чалавек і выконвае 16 адміністрацыйных працэдур. Асноўная задача аддзела — работа з людзьмі. Аддзел перайшоў на новы графік працы, актыўна прыцягвае да ўдзелу дэпутатаў раённага, сельскіх Саветаў. «Гэта дае магчымасць грамадзянам звяртацца са сваімі пытаннямі ў найбольш зручны для іх час. Чэргаў не бывае. Інфармаванне грамадзян аб парадку працы па заўсімным прыпынку «Адно акно» ажыццяўляецца праз СМІ. Сёння раён падшоў да новага, больш складанага этапу — укаранення першай чаргі грамадскага комплексу «Адно акно», распрацаванага ў рамках праграмы інфарматызацыі «Электронная Беларусь». Раён абраны ў краіне ў якасці пілотнай зоны і з канца 2008 года прыступіў да асваення праграмага комплексу».

У якасці яшчэ аднаго станоўчага прыкладу выступоўца называў работу Вілейскага раённага Савета дэпутатаў і райвыканкама па навідзненні парадку і добраўпарадкаванні. У самыя бліжэйшыя час тут будзе створана дэманстрацыйная зона па рабоце з камунальнымі адходамі. Цяпер рыхтуюцца адпаведнае рашэнне Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У раёне будучы зборчца абсалютна ўсе адходы, у тым ліку і буйнагабарытнаыя. Гэта і старая мэбля, і старыя халадзільнікі, і тэлевізары, і аўтамабілі, якія пакуль што валюцца па населеных пунктах і наваколлі. «Тут, натуральна, ёсць шэраг складаных пытанняў, якія трэба дапрацоўваць», — адзначыў Сяргей Трусаў. — Возьмем, напрыклад, складаную бытавую тэхніку. Калі зборам зоймецца ЖКГ, значыць, яна павінна будзе здаваць і каларыявы, і каштоўныя металы. Інакш узнікнуць пытанні з боку камітэта Дзяржаўнага. Гэты момант яшчэ непрацаваны. Таксама непрацавана пытанне вывазу і ўтылізацыі буйнагабарытнага смецця (неабходны пляцоўкі часовага складзіравання). Гэтае пытанне мы будзем адпрацоўваць сумесна з міністэрствам. Як і тарыфы на вываз буйнагабарытнага смецця».

На баланс ЖКГ у 2007—2009 гадах вобласці ад сельвыканкамаў прынята 434 км водаправодных і 71 км каналізацыйных сетак, 184 артэзіянскія свідравіны, 10 станцый абезжалезвання і г.д. Пры гэтым сістэмы ЖКГ выдатна спрацавалі толькі ў Маладзечанскім і Мінскім раёнах. Яны прынялі на баланс усё тое, што павінны былі прыняць. На сярэднім узроўні — Барысаўскі, Нясвіжскі, Салігорскі раёны. У шэрагу раёнаў службы ЖКГ спрацавалі недастаткова — не прынятымі на баланс засталіся больш за 700 км водаправодных сетак, 505 свідравін, 23 км каналізацыйных сетак, 8 каналізацыйных помпавых станцый, 16 ачышчальных збудаванняў.

Яшчэ адна пазіцыя, абазначаная ва Указе № 21, гэта ўтрыманне і прыём на баланс аўтамабільных дарог. За 2007—2009 гады працяглася мясцовых дарог павялічылася на 393 км. У тым ліку, у рамках выканання Указа № 21 у сетку мясцовых аўтамабільных дарог прынята 360 км унутрыгаспадарчых дарог і вуліц сельскіх населеных пунктаў.

Не сакрэт, што пры рэалізацыі гэтага ўказа ўзніклі пытанні з перадачай дарог, адначасна выстулоўца. Рашэннем Мінскага аблвыканкама ад 3 лютага 2010

года № 100 устапоўлена, што дарогі і вуліцы сельскіх населеных пунктаў з'яўляюцца ўласнасцю Мінскай вобласці і замацоўваюцца за камунальнымі ўнітарнымі прадпрыемствамі па праектаванні, рамоне і будаўніцтве дарог «Мінскаблдарбуда» на правах гаспадарчага выдзянення.

Па выніках работы за 2009 год 14 сельскіх, 2 пасялковыя і гарадскі Заслаўскі Саветы дэпутатаў выйшлі на бездацягнутасць. Найбольшая колькасць бездацягнутых сельсаветаў — у Мінскім і Лагойскім (5) раёнах. У прыслытаным рэгіёне эфектыўна выкарыстоўваюцца магчымасці папаўнення бюджэту пярвічнага ўзроўню за кошт даходаў, якія паступаюць ад продажу зямельных участкаў у прыватную маёмасць грамадзян для індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва. Сяргей Трусаў дадаў, што ў мэтах павышэння даходнай базы бюджэтаў пярвічнага ўзроўню ў Адміністрацыю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь паступіла прапанова аб унясенні змяненняў ва Указ № 21. Прапануюцца дадаць у пералік даходаў сельскіх Саветаў залічэнні ад падаходнага падатку, які ўтрымліваецца з заробку работнікаў суб'ектаў гаспадарання, размешчаных на іх тэрыторыі. Акрамя таго, у сувязі з уядзненнем у дзейнасць змяненні Бюджэтнага кодэкса вызначаны канкрэтны пералік даходаў, даходных артыкулаў, якія залічваюцца ў бюджэты пярвічнага ўзроўню. Гэтыя меры дапамогуць больш поўна стымуляваць дзейнасць Саветаў пярвічнага ўзроўню ў частцы напаяўняльнасці ўласных бюджэтаў.

Сяргей Трусаў звярнуў увагу на рост колькасці зваротаў грамадзян. У тым ліку і паўторных. «Я лічу, што гэта вынік недапрацоўкі як абласнога, раённых выканаўчых камітэтаў, так і дэпутатаў усіх узроўняў, бо ў першую чаргу праблему чалавека трэба паспрабаваць вырашыць на месцы. Гэта і пытанні ЖКГ, і дарогі, і шмат што яшчэ. І дэпутаткі корпус, і выканаўчыя ўлады непрацоўваюць у плане правядзення тлумачальнай работы з насельніцтвам».

Інга МІНДАЛЁВА.

СЛЯДЫ ВЯЛІ ДА АЎТАДАРОГІ...

Стрэллы прагучалі паблізу РУП «Птушкафабрыка г. Гарадка». Па сігнале работнікі Гарадоцкай міжрайінспекцыі тут жа выехалі на месца. На прылеглай да птушкафабрыкі тэрыторыі яны знайшлі дзве тушы дзікоў агульнай вагай 200 кілаграмаў — самца-сяголетка і самкі з сям'ёй змёршчана.

Міліцыя падчас следча-аператыўных мерапрыемстваў ва ўрочышчы М. Кашо каля аўтадарогі Гарадок — Селішча быў спынены аўтамабіль «Мерседэс-123». У ім пры аглядзе былі знойдзены паліўнічная стрэльба, прыбор начнага бачання, дзве фары-шукальнікі, бінокуляр, два паліўнічныя наці, патроны 12 і 16 калібру. Вадыцель, які падзраецца ў незаконным паліўяні, затрыманы.

А паблізу вёскі Чырвоны Бераг Чарвёнскага раёна работнікі Асіповіцкай міжрайінспекцыі знайшлі тушы самкі еўрапейскай казулі з двума змёршчана. Сляды вялі ў бок аўтадарогі Мар'іна Горка — Чарвён. На адлегласці аднаго кіламетра ад тушы жылёў была знойдзена незарэгістраваная паліўнічная стрэльба. Па падазрэнні ў незаконным паліўяні затрыманы ахоўнік сталічнага ЗАТ «Лекас».

Сяргей РАСОЛКА.

ГODOVЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «БЕЛДОРТЕХНИКА» за 2009 год

222201, г. Смолевичи Мінскай обл., ул. Торговая, 146

Основные виды деятельности:

производство дорожной техники и землеройных машин

1. Количество акционеров, всего — 63, в том числе юридических лиц — 2, физических лиц — 61.

2. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	млн руб.	32,0	22,00
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	руб.	15,21	10,41
Объемно-стоимость акций имущественного Общества	тыс. руб.	5,12	4,93
Количество простых акций, находящихся на балансе Общества	шт.	—	—

3. Информация о задолженности:

Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Просроченная дебиторская задолженность	млн руб.	0	0
Просроченная кредиторская задолженность	млн руб.	0	0

4. Среднесписочная численность работающих (человек) — 166.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2009 года

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
АКТИВ		
Внеоборотные активы	7875	7719
Оборотные активы	4256	5369
БАЛАНС	12131	13088
ПАСИВ		
Капитал и резервы	10422	10815
Долгосрочные обязательства	0	0
Краткосрочные обязательства	1709	2273
БАЛАНС	12131	13088

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

Наименование показателя	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)	17076	14780
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	16247	14272
Прибыль (убыток) от реализации	829	508
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	351	348
Прибыль (убыток) от внеоперационных доходов и расходов	-299	-275
Прибыль (убыток) за отчетный период	881	581
Налоги и сборы, производимые из прибыли	353	351
Расходы и платежи из прибыли	6	3
Сумма льготы на налог на прибыль	522	227
Прибыль (убыток) к распределению	522	227

Директор Л.А. Гатальский
Главный бухгалтер В.Н. Блинова
Данные баланса подтверждены: ООО «ДИС-Аудит» 11.03.2010 г. УНП 100135303.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Совместного открытого акционерного общества «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика»

29 марта 2010 года в 17.00 в административно-хозяйственном здании СООА «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Володько, 6 состоится очередное общее собрание акционеров.

Повестка дня:

- Об отчете Наблюдательного совета Общества.
- Об отчете директора и главного бухгалтера Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год, и утверждения основных направлений деятельности в 2010 году.
- Об отчете Ревизионной комиссии Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
- О рассмотрении аудиторского заключения, об утверждении годового баланса, отчета о прибылях и убытках.
- Об утверждении порядка распределения прибыли Общества за 2010 год, об утверждении нормативов распределения прибыли в 2010 году.
- О выборах членов Наблюдательного совета Общества на 2010—2011 год.
- О выборах членов Ревизионной комиссии Общества на 2010—2011 год.
- Об утверждении Регламента работы СООА «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика» с реестром владельцев ценных бумаг.

Начало регистрации акционеров в 16.30. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.

Наблюдательный совет СООА «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум — наша косметика»

УНП 100092830.

Вынікі ёсць там, дзе працуюць не на паперы

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Асабліва сур'езным падыходам да агульнай справы вызначаюцца дзюрынікі ЗАТ «Пінскдэр», прадпрыемстваў «Палессе» і «Камертон». Палесскага дзяржаўнага ўніверсітэта, Пінскага індустрыяльна-педагагічнага каледжа і цэлага шэрагу іншых. Мы не забываемся ўручыць лепшым граматамі і падзячныя лісты. І ёсць за што. Вось зусім нядаўна маладыя дзюрынікі з Пінскага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя мэблевай вытворчасці і аўтамабільнага транспарту атрымалі двух грамадзян, якія ў моладзевым асяродку збылі наркатыкі.

Добраахвотныя народныя дзюрынікі цесна супрацоўнічаюць з пунктамі аховы грамадскага парадку, а таксама з каардынацыйнымі камітэтамі — сваёй роду грамадскімі саветамі прафілактычнай работы.

— А што гэта за саветы і дзе яны створаны?

— Такія грамадскія фарміраваны існуюць пры ЖЭСах. У свой час прэзідыум гарадскога Савета распрацаваў і зацвердзіў на сесіі Пала

РАСІЯ ЗРАБІЛА СТАЎКУ НА ШЧЫРАСЦЮ І САМАІРОНЦЮ

Напярэдадні жаночага свята вызначыўся прадстаўнік Расіі на сёлетнім песенным конкурсе. Набраўшы крыху больш як 20% глядацкіх галасоў у фінальным шоу, перамогу ў выніку атрымаў музычны калектыў Пятра Наліча з лірычнай і адначасова ірацінай песняй «Lost and Forgotten». Ненамога саступілі хуліганствам банды контр-тэнар Алег Бераніскі і абавяліны ўдмурціца «Буранаўскія бабулі», якім дасталіся адпаведна друге і трэцяе месца.

Нававыбраныя расійскія пяснінкі паведамлілі, што лічаць «Еўрабачанне» эстрадным конкурсам, — «а тое, чым мы займаемся, таксама лічыцца эстрадай, то чаму б і не паспрабаваць свае сілы», і што разлічваюць спадабацца еўрапейцам — і перамагчы, а інакш нашошта увогуле ехаць на конкурс? Нікага адмысловага шоу ў нумары Пётра Наліч — масквіч з басніскамі каранямі — не плануе, аджартоўваючыся, маўляў і без таго давялося доўга па рынках хадзіць, падбіраючы касцюмы гурту.

Такім чынам, на сёння не вызначыліся са сваімі ўдзельнікамі літаральна некалькі краін — Германія, Вялікабрытанія, Эстонія і Грэцыя (ва ўсіх гэтых краінах фіналы нацыянальнага адбору адбудуцца 12 сакавіка), Сербія (фінал 13 сакавіка, з выканаўцы выканаюць песні Горана Брэгавіча, гледачы вызначыць пераможцу) і Швецыя (фінал 13 сакавіка). Крыху пазней выканаюць абраныя песні (канкурэнты ўжо вядомыя) Азербайджан, Боснія і Ізраіль.

Канчаткова ўсе пытанні, звязаныя з арганізацыйным конкурсам, павінны быць вырашаныя ўжо на наступным тыдні, падчас сустрэчы кіраўнікоў дэлегацый ўсіх 39 краін, што бяруць сёлета ўдзел у конкурсе. 22 сакавіка адбудзецца канчатковая жараб'ўка парадку выступленняў канкурсантаў. Пакуль што вядома, што беларускі ўдзельнік выйдзе на сцэну ў другой палове 1-га паўфіналу, 25 мая.



— Вы ўжо чулі запісы каго-небудзь з нашых сёлетніх супернікаў? Хто спадабаўся? — пацікавіліся мы ў першага намесніка старшыні праўлення АНТ Сяргея Хоміча, які курыруе падрыхтоўку да «Еўрабачання» беларускіх удзельнікаў — гурта «3+2».

— Так, мы праслухалі ўсё, што было абрана да выхадных — гэта ж частка нашай падрыхтоўкі, ведаць, з кім давядзецца выступіць на адной сцэне. Усім спадабалася песня армянскай спявачкі Евы Рывас, які выканаўцы добра выглядае турэцкая каманда «maNga», але песня ў іх рэпертуары не самая моцная, ёсць лепшыя. Польскі выканаўца Марцін Мрознін падбаеца — але гэта ўжо асабіста мае меркаванне.

Дарэчы, шанцы ўласна беларусаў з кампазіцыяй «Far Away» які фанатіка інтэрнэт-суполкі, так і даўнія эксперты і назіральнікі ацэньваюць пакуль што не вельмі высока — максімум, выхад у фінал. Але мы ўжо вывучылі, што папярэднія рэйтынгі ў дачыненні да «Еўрабачання» не абазначаюць абсалютна нічога, затое шмат залежыць ад таго, «як фішка ляжэ». Будзем спадзявацца, што ў нашым выпадку — удала.

Вікторыя ЦЕЛЯШК.

Лечымся без лекаў

КАБ САСУДЫ БЫЛІ ЧЫСТЫМІ...

ШТО дапамагае крыві бесперашкодна рухацца па сваім рэчышчы, забяспечваючы тым самым сілкаванне ўсіх органаў, уключаючы сэрца, мозг і г.д.? Вядома ж, чыстыя сасуды. Калі яны здаровыя, то і кровоаборот будзе пайнаватарным. Пакуль маладыя і здаровыя нашы сасуды, маладыя і мы самі. Таму вельмі важна накіраваць свае намаганні на тое, каб прадхіліць дачыснае старэнне сасудзістай сістэмы.

ХАЛЕСТЭРЫН — ВОРАГ АБО СЯБРА?
Халестэрын — тлушчпадобнае рэчыва, якое жывёла неабходнае чалавеку. Ён уваходзіць у склад абалонкі (мембран) усіх клетак арганізма, шмат халестэрыну ў нервовай тканцы, з халестэрыну ўтвараюцца многія гармоны.

На ўсе гэтыя патрэбы ў арганізме ўтвараецца халестэрын больш чым дастаткова. Але чалавек спажывае яго ашчэ, і часта ў даволі вялікай колькасці. Калі ўтрыманне халестэрыну ў крыві павялічваецца, ён з неабходнасцю арганізму сбра ператвараецца ў смаротнага ворага.

Не ўвесь халестэрын крыві аднолькава неабходны: часам гавораць пра «добра» і «дрэнны» халестэрын. Але як рэчыва ён увесь аднолькавы, проста знаходзіцца ў крыві ў розных комплексах з іншымі тлушчавымі і бялковымі рэчывамі — іх называюць ліпідатэмамі. Адны з іх — ліпідатэмы нізкай шчыльнасці — нясучы халестэрын з крывёю ў перыферычныя тканкі з печані, дзе ён сінтазуецца. Калі гэтых часціц утвараецца вельмі шмат або паршучы іх распад, у крыві назапашваецца шмат халестэрыну. І воль тады ліпідатэмы нізкай шчыльнасці можна назваць «дрэннымі». Рэч у тым, што ліпід халестэрыну паступае ў сценку крывяносных сасудаў. Тут ён збіраецца, вакол яго адкладанне разрастаецца тлушчавая тканка. Так утвараецца атэрасклератычная бляшка, якая звужае прасвет сасуда і ускладняе цяжаныя крыві. Як вынік — паршаецца кровазваротнае тэканне і аргануў. Але працэс «жыцця» халестэрынавай бляшкі працягваецца. Яна пачынае

«КАБ ДАЖЫЦЬ ДА СТА ГАДОЎ, ТРЭБА ЗАЙМАЦЦА СПОРТАМ І КАХАЦЬ ЖАНЧЫН!..»

Легендарны абаронца блакаднага Ленінграда адзначыў свой 100-гадовы юбілей

Зоркі, Айчыннай вайны I і II ступеняў, медалісты «За абарону Ленінграда» і «За баявыя заслугі»... Вядома, шмат чаго цікавага мог бы расказаць гэты героічы чалавек. Асабліва ў той дзень, 9 сакавіка, адзначаючы свой 100-гадовы юбілей...

У кватэры Нікіфар Міхайлавіча ў дзень юбілею было надзвычай шмат гасцей, што прыхэлі папавішчаў ветэранаў, надзвычай шмат пытанні пра Вялікую Айчынную вайну і асабліва пра тое, як жылося ў блакадным Ленінградзе...
— Падчас абароны Ленінграда я быў і сапёр, і пяхоцік: мы (мае салдаты) займалі два кіламетры, і білі немцаў, — расказваў Нікіфар Міхайлавіч. — Я быў нават снайперам! Бо мне камандзір дывізіі кажа: «Кутузаў, пайдзі сёння на «палыванне»...»
Цікава, дарэчы, што прозвішча Кутузаў наш герой атрымаў так

сама вельмі дзіўна: з гэтым звязаная адна надзвычай цікавая гісторыя... У вёсцы на Пскоўшчыне, дзе нарадзіўся маленькі Нікіфар, вясцоўцы прозвішчаў не мелі з-за непатрэбнасці, бо ведалі адно аднаго па імянах. А таму пасталіся ў рамесніцкую вучэльню, проста не ведаў, што прапаюваць у якасці прозвішча... Прышлося выбіраць! І выбар упав на любімага героя расійска-французскай вайны — фельдмаршала Кутузава... Невыпадкова, што пазней лёс Нікіфара Міхайлавіча будзе звязаны менавіта з вайсковай дзейнасцю — вось які выбар імя ўплывае на лёс чалавека!..

А лёс, як і многіх, хто жыў у той час, быў нялёгі, бо пасля доўгіх гадоў лютай вайны наступілі часы, бадай, яшчэ больш цяжкіх будняў руплівай працы па ўзнаўленні Бацькаўшчыны. Нікіфар Кутузаў у пасляваенныя гады займаўся

ачышчэннем краіны ад мінаў, снарадаў, якія яшчэ не разарваліся — з гэтай адказнай справай давялося яму праехаць амаль усю Беларусь, «назбіраўшы» ў калекцыю сваёй роты ад 19 да 30 тысяч боепрыпасаў...
Але які падарунак хацеў бы быць сам Нікіфар Міхайлавіч на сваё 100-годдзе?..
— Мне вельмі сёння ўнучка пазваліла... з Галандыі — яна мне падарыла трыцца праўніку! — смяецца наш юбіляр.

— А што трэба, каб дажыць да вашага ўзросту? — пытаўся прысутныя.
Што трэба? Найперш, займацца спортам — я дык на лыжах любіў пакаціцца, а таксама атрымаў майстра па шахматах; а яшчэ танчыць, спяваць... І, вядома, кахаць жанчын! Вось, што самае галоўнае! Без жаночага каханья — нікуды!..

Мікола ТАМАШЭВІЧ.
Фота аўтара.

Гістарычны турнір К-1 у Мінску. Хто трапіць у японскі фінал?

«Звяздзе» сталі вядомыя ўсе падрабязнасці гучных спаборніцтваў, якія 19-га сакавіка прымае сталічны Палац спорту.

Чаму мінскае Гран-пры К-1 пакажуць на ўвесь свет?
— Такога ў Беларусі яшчэ не было! — кажа пра спаборніцтва арганізатар турніру, старшыня моладзевай арганізацыі «Патрыёт» Дзмітрый Пясецкі. — Гэта не проста міфічныя спаборніцтва, пераможца стане сусветнавядомым байцом і трапіць у фінал К-1, дзе памагавецца за тытул чэмпіёна з легендамі.

Афіцыйная назва турніру К-1 — World Max 2010 East Europe Tournament. Чаму такі сур'ёзны турнір праводзяць у Беларусі? Нашы байцы лічацца адным з наймацнейшых у свеце, а краіна займае зручнае для арганізатараў геаграфічнае становішча — паміж Усходам і Захадам. Сюды лёгка прывозіць і байцоў з краін СНД, і спартоўцаў з Заходняй Еўропы.

Афіцыйная назва турніру К-1 — World Max 2010 East Europe Tournament. Чаму такі сур'ёзны турнір праводзяць у Беларусі? Нашы байцы лічацца адным з наймацнейшых у свеце, а краіна займае зручнае для арганізатараў геаграфічнае становішча — паміж Усходам і Захадам. Сюды лёгка прывозіць і байцоў з краін СНД, і спартоўцаў з Заходняй Еўропы.

Хто паспрачаецца за Кубак і выхад у сусветны фінал?
Галоўная падзея турніру — так званая «васьмёрка» К-1 MAX (70 кг). Спачатку адбудуцца чвэрцьфіналы, потым паўфіналы і фінал. Усё па алімпійскай сістэме. Пераможца правядзе тры паўдзінні за адзін вечар. І хацелася б, каб чэмпіёнскі кубак узяў лідэр зборнай Беларусі па муй-тай Віталь Гуркоў (7-разовы чэмпіён свету, клуб Patriot). Але суперніку падрабэлі таксама наймацнейшых. Для ўсіх спартоўцаў мінскі турнір К-1 — галоўная падзея іх спартыўных кар'ер.

«Звяздзе» сталі вядомыя склады чвэрцьфінальных пар.
Першы дубой. Віталь Гуркоў (Беларусь, 70 кг) — Лукаш Шульц (Польшча, Познань).
Другі дубой. Алмаз Смагулаў (Казахстан, Пауладар) — Гагохія Энрыке (Грузія, Тбілісі).
Трэці дубой. Замін Гусейнаў (Беларусь/Азербайджан, Мінск) — Іван Грыгор'ев (Украіна, Адэса).
Чацвёрты дубой. Тадаз Енкус (Літва, Коўна) — Канстанцін Ціцу (Малдова, Кішыньёў).
У праграме турніру будзе некалькі так званых супербаёў. Сусветна вядомыя спартоўцы правядуць па адным рэйтынгавым падымку. Тры беларусы з мінскага клуба Patriot памагавецца з байцамі знакамітага клуба Mike's Gym.

Першы супербой. Дзяніс Ганчаронак (Беларусь, 85 кг) — Бой Бой Марцін (Галандыя, 86 кг).
Другі супербой. Ігар Буганька (Беларусь, 99 кг) — Слава Палуджык (выступае за Швейцарыю, 101 кг).
Трэці супербой. Забіт «Маўглі» Самедаў (Беларусь, 93 кг) — Родні Гландар (Галандыя, 94 кг).
Самы вядомы баец турніру — мінчук Забіт Самедаў, сусветная зорка К-1. Міншчука яго суперніка Родні Гландара — «Цізі забойца».

ШТО ТАКОЕ К-1?
Гэта самае прастыянае ўдарнае адзінаборства ў свеце пасля прафесійнага бокса. У адным рынку сустракаюцца баксёры, каратысты, кікбаксёры, байцы муй-тай, кунг-фу і гэтак далей. Спорт прыдумалі ў Японіі, тут і праходзяць фінальныя спаборніцтвы. Але наймацнейшымі байцамі лічацца прадстаўнікі Галандыі.

Беларусы таксама ўваходзяць у сусветную эліту К-1, але сваё месца пад сонцам яны яшчэ не заваявалі.
У К-1 ёсць дзве вагавыя катэгорыі — суперцяжка (91 кг і вышэй) і сярэдняя (так званая К-1 MAX, 70 кг). У суперцяжкай вазе ў сусветную эліту ўваходзяць два беларусы — Аляксей Ігнашоў (у красавіку вяртаецца на рынкі пасля 3-гадовага пералынку) і Забіт Самедаў. У К-1 MAX сусветных зорак мы пакуль не маем. Але мінскі турнір можа іх запаліць!

Яўген ВАЛОШЫН.

Мінск) — Лукаш Шульц (Польшча, Познань).
Другі дубой. Алмаз Смагулаў (Казахстан, Пауладар) — Гагохія Энрыке (Грузія, Тбілісі).
Трэці дубой. Замін Гусейнаў (Беларусь/Азербайджан, Мінск) — Іван Грыгор'ев (Украіна, Адэса).
Чацвёрты дубой. Тадаз Енкус (Літва, Коўна) — Канстанцін Ціцу (Малдова, Кішыньёў).
У праграме турніру будзе некалькі так званых супербаёў. Сусветна вядомыя спартоўцы правядуць па адным рэйтынгавым падымку. Тры беларусы з мінскага клуба Patriot памагавецца з байцамі знакамітага клуба Mike's Gym.

Першы супербой. Дзяніс Ганчаронак (Беларусь, 85 кг) — Бой Бой Марцін (Галандыя, 86 кг).
Другі супербой. Ігар Буганька (Беларусь, 99 кг) — Слава Палуджык (выступае за Швейцарыю, 101 кг).
Трэці супербой. Забіт «Маўглі» Самедаў (Беларусь, 93 кг) — Родні Гландар (Галандыя, 94 кг).
Самы вядомы баец турніру — мінчук Забіт Самедаў, сусветная зорка К-1. Міншчука яго суперніка Родні Гландара — «Цізі забойца».

ШТО ТАКОЕ К-1?
Гэта самае прастыянае ўдарнае адзінаборства ў свеце пасля прафесійнага бокса. У адным рынку сустракаюцца баксёры, каратысты, кікбаксёры, байцы муй-тай, кунг-фу і гэтак далей. Спорт прыдумалі ў Японіі, тут і праходзяць фінальныя спаборніцтвы. Але наймацнейшымі байцамі лічацца прадстаўнікі Галандыі.

Беларусы таксама ўваходзяць у сусветную эліту К-1, але сваё месца пад сонцам яны яшчэ не заваявалі.
У К-1 ёсць дзве вагавыя катэгорыі — суперцяжка (91 кг і вышэй) і сярэдняя (так званая К-1 MAX, 70 кг). У суперцяжкай вазе ў сусветную эліту ўваходзяць два беларусы — Аляксей Ігнашоў (у красавіку вяртаецца на рынкі пасля 3-гадовага пералынку) і Забіт Самедаў. У К-1 MAX сусветных зорак мы пакуль не маем. Але мінскі турнір можа іх запаліць!

Яўген ВАЛОШЫН.

ім сталовую лыжку меду і выпіць перад сном. Раніцай астатнюю вадкасць падагрэць, дадаць сталовую лыжку меду і выпіць за 20 хвілін да яды. Працэдuru паўтараць, пакуль не закончыцца збор. Такі курс ачышчальнага рэжыму праводзіць раз у 4—5 гадоў.

● Корань валерыяну — 15 г, лісце мелісы — 15 г, трава крываўніку — 50 г.
2 ч. лыжкі збору заліць шклянкай вады і настойваць у халодным месцы 3 гадзіны, затым закіпяціць і працэдзіць. Выпіць у некалькі прыёмаў за дзень. Курс — 3 тыдні.

● Вазьміце 1 кг каранёў пятушкі, 1 кг селідарэю з коранем і 2 лімоны. Прапусціце ўсё праз мясарубку, змяшайце з 1 шклянкай калодцаў і прымайце раніцай нашта па 2 ст. лыжкі.

● Надзеці на драбнай тарцы цыбулю-рапку, адціснуць. Шклянку цыбульнага соку змяшчаць з 1 шклянкай вадкага меду. Добра размяшчаць. Прымаць па 1 ст. лыжцы 3 разы на дзень за гадзіну да яды або праз 2—3 гадзіны пасля яды.

● 1/3 бутэлькі напоўніць здробненым часнаком. Заліць гарэлкам або 50—60-градусным спіртам. Настойваць 14 дзён у цёмным месцы, штодзень узбоўтаваць. Прымаць 3 разы на дзень да яды па 5 кропель, разведзеных у чайнай лыжцы вады.

● Узяць 5 лімонаў, 5 вялікіх галолак часнаку і 500 грамаў меду. Лімон і часнок прапусціць праз мясарубку, дадаць мёд і старанна перамяшчаць. Сумесь трываць у халоднае месца 7—10 дзён. Прымаць па 4 ч. лыжкі адзін раз на дзень.

УВАГА! На жаль, многія камбінацыі, рэкамендаваныя народнымі лекарамі, валодаюць выражаным мацагонным або жаўцянчым эфектам. Таму перш, чым пачаць ачышчальны курс, абавязкова парайцеся са сваім лечащим урачом.

Падрыхтавала
Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

ОАО «ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ «ВЕСЕЛОВО»

Учэбны нумер палітычнай: УНП 690277551.
Від дзейнасці: перапрацоўваючая прамысловасць.
Організацыйна-прававая форма — частная.
Орган утварэння: КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩПРОМ».
Эаіцна і змянення: млн руб.
Адрэс: Борисовский р-н, д. Веселово, ул. Заводская, 24.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2010 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства			
первоначальная стоимость (01)	101	17838	19244
амортизация (02)	102	7740	8268
остаточная стоимость	110	10098	10976
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость (04)	111	7	14
амортизация (05)	112	5	2
остаточная стоимость	120	2	12
Доходные вложения в материальные ценности:			
первоначальная стоимость (03)	121	—	—
амортизация (02)	122	—	—
остаточная стоимость	130	—	—
Вложения во внеоборотные активы (07,08)	140	289	720
в том числе:			
незавершенное строительство (08)	141	216	640
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
ИТОГО по разделу I	190	10389	11708
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	7323	4981
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные активы (10, 15, 16)	211	3546	3213
животные на выращивании и откорме (11)	212	—	—
затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты (20, 21, 23, 29)	213	63	191
расходы на реализацию (44)	214	—	—
готовая продукция и товары для реализации (40, 41, 43, 44)	215	1227	1187
товары отгруженные (45)	216	2196	—
выполненные этапы по незавершенным работам (46)	217	—	—
расходы будущих периодов (97)	218	291	390
прочие запасы и затраты	219	—	—
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам (18, 76)	220	941	641
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	—	—
в том числе:			
покупатель и заказчики (62)	231	—	—
прочая дебиторская задолженность (60, 76)	232	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1242	5477
в том числе:			
покупателей и заказчиков (62)	241	517	5232
поставщиков и подрядчиков (60)	242	—	—
по налогам и сборам (68, 69)	243	651	10
по расчетам с персоналом (70, 71, 73)	244	—	—
разных дебиторов (76)	245	67	235
прочая дебиторская задолженность	249	7	—
Расчеты с учредителями (75)	250	—	—
в том числе:			
по вкладам в уставный фонд (75)	251	—	—
прочие (75)	252	—	—
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)	260	16	38
в том числе:			
денежные средства на депозитных счетах (55)	261	1	—
Финансовые вложения (58)	270	—	—
Прочие оборотные активы (79, 94)	280	—	—
ИТОГО по разделу II	290	9522	11137
БАЛАНС (190+290)	300	19911	22845
ПАССИВ			
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд (80)	410	3	10095
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81)	411	—	—
Резервный фонд (82)	420	—	—
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	421	—	—
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	422	—	—
Добавочный фонд (83)	430	8080	1767
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (99)	440	X	X
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) (84)	450	2708	410
Целевое финансирование (86)	460	—	1204
Доходы будущих периодов (98)	470	—	—
ИТОГО по разделу III	490	10791	13476
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы (67)	510	1262	1217
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
ИТОГО по разделу IV	590	1262	1217
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы (66)	610	2700	1776
Кредиторская задолженность	620	5158	6318
в том числе:			
перед поставщиками и подрядчиками (60)	621	3644	4046
перед покупателями и заказчиками (62)	622	191	226
по расчетам с персоналом по оплате труда (70)	623	78	100
по прочим расчетам с персоналом (71, 73)	624	4	5
по налогам и сборам (68)	625	726	1490
по социальному страхованию и обеспечению (69)	626	19	24
по лицензионным платежам (76)	627	—	—
перед прочими кредиторами	628	496	427
Задолженность перед участниками (учредителями) (75)	630	—	58
в том числе:			
по выплате доходов, дивидендов	631	—	58
прочая задолженность	632	—	—
Резервы предстоящих расходов (96)	640	—	—
Прочие краткосрочные обязательства (79)	650	—	—
ИТОГО по разделу V	690	7858	8152
БАЛАНС (490+590+690)	700	19911	22845
Из строки 620:			
долгосрочная кредиторская задолженность	701	—	—
краткосрочная кредиторская задолженность	702	5158	6318

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол заседания
 Наблюдательного совета
 ОАО «АСБ Беларусбанк»
 12.02.2010 № 4



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций восьмидесят третьего выпуска Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»

Раздел 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)
 Наименование эмитента на белорусском языке: полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;

сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»);
 наименование эмитента на русском языке: полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»); сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32;
 телефон: (017) 218 84 08;
 телефон/факс: (017) 222 26 26;
 e-mail: info@belarusbank.by.

3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций

Покупатели, изъявившие желание приобрести облигации восьмидесят третьего выпуска (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации») на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке на балансный счет 4940, код 795 в соответствии с договором открытой продажи Облигаций.

Расчеты при открытой продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации

Бухгалтерская отчетность по итогам работы Банка за 2008 год опубликована 28.03.2009 в газете «Звязда» (№ 58). По итогам работы Банка за 2009 год и последующие годы указанная информация будет опубликована не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года в газете «Звязда».

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарий эмитента является депозитарий Банка (номер государственной регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385601 (зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь: № 5200-1246-1044, срок действия – до 29.07.2012).

6. Размер уставного фонда эмитента

Уставный фонд Банка составляет 2 288 787 859 000 (Два триллиона двести восемьдесят восемь миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) белорусских рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций

С проспектом эмиссии облигаций восьмидесят третьего выпуска Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» можно ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу: <http://www.belarusbank.by/>.

С копией указанного проспекта можно ознакомиться визуально в филиалах – областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг Банка, а также в ОПЕРУ центрального аппарата Банка ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

Раздел 2 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о восьмидесят третьем выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» в соответствии с подпунктом 10.2 Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 12.02.2010, протокол № 4.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций

Облигации выпускаются в бездокументарной форме. Объем эмиссии – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США.

Количество Облигаций – 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук. Облигациям присваивается серия ВЦ83 и номера с 00001 по 50000.

10. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость Облигации – 1000 (Одна тысяча) долларов США.

11. Цель выпуска облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы Банка.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуск Облигаций осуществляется Банком по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка (письмо от 02.03.2010 № 15-17/25) в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

13. Период проведения открытой продажи облигаций

После опубликования настоящей Краткой информации, заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Банк проводит открытую продажу Облигаций с 15.03.2010 по 15.03.2011, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

14. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи на внебиржевом и/или биржевом рынке юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (в дальнейшем именуемые «покупатели») в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций покупатели могут обращаться в филиалы – областные (Минское) управления, филиалы, центры банковских услуг и центральный аппарат Банка. Отделения Банка в продаже Облигаций не участвуют.

Продажа Облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости Облигации, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = N + D_n,$$

С – текущая стоимость Облигации;
 N – номинальная стоимость Облигации;
 D_n – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи Облигаций (15.03.2010), а также в день выплаты процентного дохода текущая стоимость Облигации равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N \times P}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

D_n – накопленный процентный доход;
 N – номинальная стоимость Облигации;
 P – ставка процентного дохода (процентов годовых);
 T – период начисления процентного дохода (дней).
 Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 731 календарный день (с 15.03.2010 по 15.03.2012). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 15.03.2012. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен постоянный процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически (один раз в три месяца) в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций. Ставка процентного дохода – 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента годовых.

Процентный доход выплачивается на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в долларах США в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в долларах США, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца Облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N \times P}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

D – процентный доход по процентным Облигациям;
 N – номинальная стоимость Облигаций;
 P – ставка процентного дохода (процентов годовых) за период начисления процентного дохода;

T₃₆₅ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 16.03.2010 по 15.03.2012 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату начала погашения Облигаций).

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (дату начала погашения).

19. Даты выплаты процентного дохода

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода (дней)
1	16.03.2010	15.06.2010	92
2	16.06.2010	15.09.2010	92
3	16.09.2010	15.12.2010	91
4	16.12.2010	15.03.2011	90
5	16.03.2011	15.06.2011	92
6	16.06.2011	15.09.2011	92
7	16.09.2011	15.12.2011	91
8	16.12.2011	15.03.2012	91
ИТОГО			731

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящей Краткой информации считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

ЗАВЕРЕНО
 Департамент по ценным бумагам
 Министерства финансов
 Республики Беларусь
 А.П.Гальперин
 10.03.2010



ПРОСТЫЯ РЭЧЫ «СТАРОЙ КВАТЭРЫ»

У маглёўскай бібліятэцы стварылі народны музей: сталія настальную, маладыя здзіўляюцца.

Прама ў чыгальнай зале бібліятэкі-філіяла № 2 размясцілася «Старая кватэра». Гэты нахрыт савецкі інтэр'ер пазаўжо ўсе. Сучаснае жыллё цяпер адрознівае суцэльныя еўрааромонт, а старая кватэра — нібыта глыток маладосці і месца для заняткаў па краязнаўстве.

Ідэя «Старой кватэры» належыць копійнай супрацоўніцы бібліятэкі Ліліі МАЙСЕНЦЫ. Аднойчы ў падвале свайго дома яна знайшла старадаўні стол і ўгаварыла калегаў адрэчыць куток старых рэчаў.

Адна з самых каштоўных рэчаў «Старой кватэры» — пабят фарфаравая талерка, якую жанчына знайшла на сметніку. Яе ўвагу прыцягнула заводскае кляймо: аказалася, што талерку вырабілі напрыканцы XIX стагоддзя на Кузняўцкім фарфаравым заводзе ў Санкт-Пецярбургу.

Тады ў бібліятэку панеслі старадаўнія рэчы чытачкі і сябры. Ніна Рыгораўна ФІЛПАВА, намеснік дырэктара гімназіі № 3 па вучэбнай працы, падаравала «Старой кватэры» маленькую аптачную бутэльку, з выціснутым расійскім гербам — двухгаловым арлом.

— Я знайшла бутэльку, калі капала агарод каля дома, — расплывалася яна. — Я жыў у цэнтры Магілёва, наша сям'я набыла дом у 1980-я гады. Але я ведаю, што яго прадаў горад пасля вызвалення ад немцаў у 1944 годзе, таму што яго даўняныя гаспадары энцілі — з'еўшы альбо загінулі. Стары дом, які быў без падмурка, разбурылі. Тады я знайшла і таксама аддала ў «Старую кватэру» кавалек старадаўняй белае кафлі.

У «Старой кватэры» ўраўняе атрымаўся невялікая калекцыя кафлі розных колераў — белага, афіскавага і блакітнага.

— У нас ёсць версія, што блакітная кафля паходзіць з Іосіфаўскага сабора, які быў знішчаны ў Магілёве за савецкай улады, — раскажала вядучы бібліятэкар Марына АНТАНОВІЧ. — На тым месцы цяпер гасцініца і рэстаран «Днепр». І калі на тым месцы ішлі будаўнічыя работы, кафлю знайшла мая сявяхура. Мы прачыталі ў гістарычных кнігах, што такая кафля — старажытная.

Адна з каштоўнасцяў музея — ручнік, які напрыканцы XIX стагоддзя выткала прабабуля загадчыцы бібліятэкі Ліліі РАБЫЧЫНАЙ.

Загадчыца бібліятэкі паказвае каталог савецкай фарфурнай. — Ён належаў маёй маці, каталог 1953 года выдання, — паказвае Лілія Яўгенаўна. — Мы з сястрой на ім выраілі, таму што жонкі дзень пачыналі з яго прагляду. Паглядзіце, якія раней былі духі — «Ландыш серабрысты», «Белая акацыя». А вось набор «Крамль» — «духі, адз-калон, пудра і мыла ў малюўчай каробцы з залатым цвіценнем». Шыкоўна, але за тым часам гэта было даступна далёка не ўсім, гэтак жа, як цяпер «Шанэль».

У «Старой кватэры» сабралі вялікую калекцыю пласцінак, самая старая з іх датуецца 1932 годам. Іх можна тут жа паслухаць на прай-гравальніках.

— Ветэраны ў нас п'юць гарбату, слухаюць «Дунайскі хвалі» Уіцэса і плануць. Маладзейшыя аддадуць перавагу Эдзіце Песе (фота на яе пласцінку 30 гадоў, а спявачка не старэйшая) і «Модэрн Токінг».

А вось франтавы кісет з бардова акаміту з вышыванымі радкамі: «Нехитра была работа, подарить было охота». Экспанаты дапаўняе зала ты фронд бібліятэкі — старыя кнігі, якія таксама з'яўляюцца падарункамі чытачоў. Сярод іных вылучаецца «Горы от ума» Грыбаедава, 1937 года выдання ў Сталінградзе. На гэтай кнізе стаць нямецкая п'ячатка — след нямецкай акупацыі Магілёва.

А ў дзядзечні большыя пытанні выклікае сеткаватая кайстра са шклянкой бутэляк. Што ж, старышае пакаленне адразу прызнае яго маляўнічым атрымаўцаў — маляўнічым бутэльку і авоску. Дзеці ж нарэшце атрымаўцаў шпан дэведзачка, што ж такое насіў пад пахай Коля Герасімаў? За дасюль папулярная стужка «Госця з будучыні». Там жа ўсе прыгоды пачынаў з таго, што хлопчык пайшоў па кефір.

Вось такія яны, простыя рэчы «Старой кватэры», якія не даюць людзям забываць, адкуль яны родом.

Ілона ІВАНОВА, выдатна ўліваецца ў энергасфера-



Фота Ірыны САВОСНАЙ.



Лілія Рабычына прынесла ў музей шчаслівы вясельны ручнік.

<http://www.belarusbank.by>

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь.
 Лицензия Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/0385601 действительна до 29.07.2012 (изменения и (или) дополнения внесены на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь от 06.01.2010 № 3).

УПН 100325912

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з сеткай і 15 пазіцыяў для знаходжання слоў. Пазіцыі нумараваны ад 1 да 15.

Сканворд (2 сакавіка). Па гарызанталі: Малахіт, Антона, Гурт, Арда, Аса, Здор, Зebra, Лір, Этна, Бал, Торба, Рэклама, Цар, Ака, Рана, Бак, Барат, Кажуду, Гуно, Абуза, Рагу, Калан, Санар, Сага, Прыкус, Кіпа, Барак, Падрамнік, Па вертыкалі: Скалярыя, Кук, Стэжа, Гана, Ароп, Бацька, Алупка, Драма, Стан, Тыгр, Кара, Стык, Удар, Фума, Кіп, Адрас, Група, Акт, Кава, Суд, Затвор, Атар, Бархан, Дан, Калуга, Контракта, Бурундук.

ТОК-ШОУ «ВЫБАР»: абнаўленне і «раздваенне»

Першай у эфіры — ужо з 11 сакавіка — з'явіцца новая праграма «Выбар», а з 15 сакавіка на канале пачне выходзіць абноўленая версія «Выбару».

Мы хочам прапанаваць глядачам не толькі удзельнічаць у інтэрактыўным галасаванні, але і выказаць сваё меркаванне наконт тэмы і гасцей праграмы, — раскрывае сутнасць новаўвядзенага аўтар і вядучы абодвух праектаў Сяргей Дарафееў.

Сутнасць у тым, што ў ток-шоу з'явіцца яшчэ адзін «сэрмуозмік», акрамя экспертаў і вядучага — гэта SMS-чат. Пакуль свае каментары ў эфіры глядачы змогуць дадаваць тэкставым паведамленнем.

Амаль кіно. Жанчына бараніла крану і грошы. 8 сакавіка ў другой палове дня ў крану ў вёсцы Лабанаўка Чэрыкаўскага раёна зайшоў мужчына, які пад пагрозай пісталета стаў патрабаваць у 33-гадовай прадаўшчыцы грашовую выручку.

Адзаканнае пісталета мужчына растлумачыў тым, што на адзельных пасля Чарнобыля тэрыторыях яму спатрэбіўся сродка абароны ад бадзьяных сабак.

ТРАКТАР АД «БЕЛАГРАПРАМБАНКА»

Новы трактар «Беларус» Натрымапа ПУП «Азьярыцкі-Агра» Смалевіцкага раёна ў якасці ўзнагароды ад Міністэрства сельскай гаспадаркі.

Трактар «Беларус 82.1» быў выдзелены «Белграпрамбанкам» як спецыяльны прыз на Дажынках-2009.

«Азьярыцкі-Агра», па словах Ніны Вікенцьеўны, гаспадарка неардынарная. Яна знаходзіцца ў цэнтры Мінскай вобласці, і ўсе дзяржаўныя трасы на працягу 60 км перасякаюць яе тэрыторыю.

«Мы ў нейкай ступені — твар нашай краіны, — расказвае Ніна Вікенцьеўна. — Таму што па нашых палях, па камунікабельнасці нашых людзей можна меркаваць пра сучасную Беларусь».

Гаспадарка «Азьярыцкі-Агра» заснаваная шляхам зліцця таварыстваў гаспадарка раёна. Інвестарам яе тры гады таму выступіў «Белграпрамбанк».

«Летась мы сабралі 12 тыс. тон збожжа, каля 6 тыс. тон агародніны з адкрытага грунту, амаль 2,3 тыс. тон з закрытага, тысяч тон бульбы».

«Працуецца добра. Я застаўся дома. Мне лепш тут. Ды і зарплата прымалярная».

«Азьярыцкі-Агра» мы курыруем і інвестуем з 2006 года. Прадпрыемства забяспечанае ўсім

Годовой бухгалтерский баланс ОАО «БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР» на 1/01/2010 года. Таблица с колонками АКТИВ, ПАССИВ, Код строки, На начало года, На конец отчетного периода.

Отчет о прибылях и убытках ОАО «БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР» за 2009 год. Таблица с колонками Наименование показателя, Код строки, За отчетный период, За аналогичный период.

Информация об открытом акционерном обществе. Таблица с колонками Наименование показателя, Единица измерения, За отчетный период, За аналогичный период.

По мнению аудиторской организации ООО «Белросаудит», бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Банковский процессинговый центр» сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение.

Голоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВАЎРЫЦКАЯ, Л. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШУЧЭНКА.

СЕННЯ

Табліца з'яўлення Месяц, Сонца, Усход, Заход, Даўжыня дня, Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.



Надвор'е на заўтра. Геамагнітныя ўзрушэнні. Табліца з прагназаванымі тэмпературамі і магнітнымі бурамі па гарадах.

11 сакавіка. Дзея дзямбы. Цытата дня. Біяграфія і творчасць Вясняні Георгіевіча (нар. 1935), беларускага пісьмніка.

Дзень пахавання. Як правіла, пахаванне чалавека адбывалася на другі ці трэці дзень пасля яго смерці.